



14 МАЯ 2011 г.
СУБОТА
№ 88
(26952)

Кошт 750 рублёў

ВЯДЭАЦЦА 3 9 ЖНІўНА 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АРЬЕНТУЕ НА АДКРЫЦЦЕ ВЫТВОРЧАСЦЯЎ, ЯКІЯ ПРЫНОСЯЦЬ ХУТКІ ПРЫБЫТАК

Аб гэтым ішла размова ўчора падчас яго работнай паездкі ў Віцебскую вобласць, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка прыгадаў наведанае напярэдадні фруктасховішча ў ААТ «Александрыйскае» і іх вопыт па вырошчванні грыбоў вешанка. Тады ж кіраўнік дзяржавы прыняў рашэнне аб будаўніцтве завода па вытворчасці грыбоў. Гэта эфектыўная вытворчасць са стапрацэнтнай рэнтабельнасцю, пры гэтым не патрабуе практычна ніякіх укладанняў. «Попыт на гэту прадукцыю шалёны. А гэта хуткі грошы. Працуе тры чалавекі, а якая аддача ад вытворчасці, — сказаў Прэзідэнт. — Калі ёсць попыт, значыць, трэба рабіць. Трэба шукаць, дзе можна зарабіць хуткія грошы».

У цэлым характарыстычны папярэдні дзень работнай паездкі, Прэзідэнт зноў загаварыў аб Шклоўскім раёне як аб своеасаблівым узоры вядзення гаспадаркі для іншых рэгіёнаў краіны. «Я лічу, ёсць сэнс прыгледзецца да Шклоўскага раёна. Мы недзе навомацак, недзе планавы, але выйшлі на тое, што трэба. Гэта адзін з варыянтаў таго, як трэба рабіць. У гэтым годзе практычна ўсе гаспадаркі Шклоўскага раёна будуць працаваць рэнтабельна і без датацый», — падкрэсліў Прэзідэнт. Ён таксама дадаў, што ёсць раёны, куды дзяржава ўкладалася, але пакуль не адчувае патрэбнай аддачы. Шклоўскі ж раён працуе добра ў гэтым годзе, таму кіраўнік дзяржавы лічыць, што такую структуру вядзення гаспадаркі могуць прымяняць у сябе і іншыя рэгіёны краіны.

Што датычыцца Віцебскай вобласці, то Аляксандр Лукашэнка пахваліў губернатара Аляксандра Косінца за значныя зрухі ў вядзенні сельскай гаспадаркі. «Зрухі вялікія ў Віцебскай вобласці па культуры земляробства. Але яшчэ ёсць над чым працаваць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Калі вы ўсюды так працуеце, як там, дзе я праляцеў, то гэта вялікі зрух. Але гэта толькі палавіна. За бягуць год трэба зрабіць усё астатняе», — дадаў ён.

У той жа час Аляксандр Лукашэнка строга папярэдзіў аб недагучальнасці выпадкаў безгарападарнасці. «Як толькі знойдзем безгарападарнасць, адразу ўражам усе дзяржпраграмы на гэту суму», — падкрэсліў Прэзідэнт.

ПРЭЗІДЭНТ БАЧЫЦЬ ВЯЛІКІЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ ДЛЯ РАЗВІЦЦА ПРЫВАТНАГА БІЗНЭСУ

«Толькі хворыя людзі могуць гаварыць, што Прэзідэнту прыватнік не патрэбны», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Звяртаючыся да кіраўніцтва беларуска-расійскага сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Вітконпрадукт» Уладзіміра Некрашэвіча, Прэзідэнт сказаў: «Што падаховаеце цэбе? Гэта тваё жыццё, твой хлеб. Мая справа толькі забяспечыць правы чалавека, кіраўніка холдынга і ўсіх людзей. Я мару аб тым, каб займацца толькі правамі чалавека, каб забяспечыць нармальную зарплату і каб ніхто не мог прысці і сказаць: ты ведаеш, мне гэта падабаецца — аддай, як гэта бывае ў нашых суседзях». Аляксандр Лукашэнка дадаў, што «ў нас гэта быццам бы няма».

«Так, мы ім не падабаемся, таму што яны адчуваюць, што мы канкурэнты, і будуць душыць па ўсім напрамку», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым ён лічыць, што галоўны вынік у тым, што «ў чарзе стаяць на беларускую прадукцыю».

УРАД БЕЛАРУСІ ПРЫНЯЎ МЕРЫ ПА НАСЫЧЭННІ УНУТРАНАГА РЫНКУ СПАЖЫВЕЦКІМІ ТАВАРАМІ

Адпаведныя меры прыняты прадугледжана пастановай Савета Міністраў ад 12 мая № 601, паведамліў карэспандэнт БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада. Гэта пастанова ўступіла ў сілу з дня яе прыняцця.

Ва ўрадзе Беларусі адзначылі, што цяпер у рэспубліцы праводзіцца работа па забяспечэнні стабільнасці на ўнутраным рынку, паліпшыні гандлёвага аслугоўвання насельніцтва, задавальненні плацежаспадатнага попыту спажываюча на асноўныя харчовыя і нехарчовыя тавары. За студзень-сакавік гэтага года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года вытворчасць спажывецкіх тавараў павялічылася на 10,1 працэнта, у тым ліку харчовых — на 11,6 працэнта, нехарчовых — на 8,3 працэнта.

У той жа час з рознічнай гандлёвай сетцы наіразаюцца факты звужэння асартымэнту асобных спажывецкіх тавараў, а таксама неабгрунтаванага павелічэння цен на іх. У мэтах стабільнага забяспечэння ўнутранага рынку шырокім асартымэнтам спажывецкіх тавараў, у тым ліку сацыяльна значных, Савет Міністраў абавязваў аэблывканкам, Мінскі гарвыканкам, Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, прамысловасці, архітэктуры і будаўніцтва, энергетыкі, канцэрны «Белдзяржхарчпрам», «Белгепрам», «Беллеспаперапрам», «Белнафтахім» ажыццяўляць беспераробную пастаўку спажывецкіх тавараў, у першую чаргу сацыяльна значных, на ўнутрырынак пад поўную патрэбнасць арганізацый гандлю ў неабходным асартымэнтам і аб'ёмах, а таксама прыняць меры па недапушчэнні парашэння дагаворных умоў і схем пастаўкі тавараў на ўнутрырынак. Пры гэтым неабходна забяспечваць па заяўках гандлёвых арганізацый аператывна пастаўку тавараў на ўнутрырынак.

Рэкамендавана аэблывканкамам і Мінскаму гарвыканкаму па ўзгадненні з Міністэрствам гандлю вызначыць аб'ёмы і пералік тавараў і аптвы аператараў па забяспечэнні гандлёвых арганізацый таварамі, якія не вырабляюцца ў Беларусі або вырабляюцца ў недастатковай колькасці, для задавальнення патрэбнасці ў іх насельніцтва. Даручана таксама Міністэрству гандлю, аэблывканкамам і Мінскаму гарвыканкаму забяспечыць пастаянны маніторынг сітуацыі на ўнутраным рынку і прымаць неабходныя меры па стабільным забяспечэнні насельніцтва спажывецкімі таварамі, у тым ліку сацыяльна значнымі, а таксама таварамі, якія не вырабляюцца ў Беларусі або вырабляюцца ў недастатковай колькасці. Міністэрству эканомікі даручана сумесна з аэблывканкамам і Мінскім гарвыканкам забяспечыць маніторынг адпукных і рознічных цен на спажывецкія тавары, прымаць меры па вывучэнні і сшыненні фактаў іх неабгрунтаванага павелічэння. Будзе ўмоцнены дзяржаўны кантроль за дзейнасцю арганізацый і індывідуальных прадпрыемстваў, якія займаюць дамінуючае становішча на таварным рынку, суб'ектаў натуральных манопалій. Прадугледжана таксама ў мэтах выключэння неарганізаванага вывазу тавараў за межы Беларусі прымаць меры па недапушчэнні цэнавага дыспарытэту.



«Шмат дзяцей не бывае!» На Міншчыне плануець абагнаць сталіцу

Сяргей ГРЫБ

МІНСКАЯ вобласць мае ўсе шанцы дагнаць сталіцу па ступені ўдзелу ў фарміраванні валавога ўнутранага прадукту Беларусі — пра гэта падчас сустрэчы з журналістамі заявіў старшыня Мінскага аэблывканкама Барыс Батура. Дарчы, па выніках І квартала доля валавога рэгіянальнага прадукту вобласці ў ВУП нашай краіны складала 14 працэнтаў.

На ферму — месяц Адзін з рэзерваў росту эканомікі Міншчыны — перспектыва вынасу на яе тэрыторыю некаторых прадпрыемстваў сталіцы. Разам з тым галоўны шлях ішчы — павелічэнне інвестыцый у вытворчасць, а таксама развіццё сярэдняга і малага бізнэсу. Дарчы, па выніках І квартала яго доля ў бюджэце вобласці дасягнула амаль 35 працэнтаў. Летась гэты паказчык быў нашмат больш сціплым — 23 працэнты.

Цяпер стаіць задача стварэння ў кожным раёне вобласці бізнэс-інкубатары, — распавёў Барыс Батура. — І менавіта тут пры жадаванні зможам атрымаць падказку — як хутчэй і з найменшай рызыкай распачаць сваю справу. Спраўду, заўважыў старшыня аэблывканкама, пакуль першы першы бізнэс развіваецца ў наваколлі сталіцы. Аднак не толькі. Даволі цікавыя праекты з'яўляюцца і на перыферыі. Адзін з прыкладаў — набыццё інвестарамі жалезабетоннага завода на Капыльшчыне.

Пасля заканчэння работ будучы выкананыя своеасова, прычым без павелічэння іх кошту,

адзначыў Барыс Батура. — І ў тым ліку гаворка пра новы спартыўна-відовішчыны цэнтр у Маладзечне. Увогуле стандартны тэрмін будаўніцтва падобных аб'ектаў складае тры з паловай гады, мы ж збіраемся ўкласці ў 9-10 месяцаў. Па сутнасці, з улікам гэтага спартыўна-відовішчыны цэнтр можа будзе заносіць у Кнігу рэкордаў Гінса.

Правядзенне «Дажынак» падштурхвае развіццё інфраструктуры не толькі ў Маладзечне. Так, сёлета ў вобласці можа з'явіцца каля 10 новых аб'ектаў прадарожнага сэрвісу.

Тым больш што ўмовы для стварэння падобных аб'ектаў значна палепшыліся, — заўважыў старшыня аэблывканкама. — Калі раней інжынерную інфраструктуру фактычна аплачвалі інвестары, то цяпер вызначана, што гэта — справа дарожнікаў.

Тэст для зоны адпачынку

Чым больш лету, тым больш актуальнай становіцца тэма адпачынку. Сёлета ў рэгіёне адпачынку каля тысячы летнікаў, і 400 з іх — у кругласуточным рэжыме. Такім чынам, значны старшыня аэблывканкама, будзе наладжана адрадуленне 65 тысяч дзяцей, і пытанне «дэфіцыту пуцёвак» тут узнікаць не павінна. Да таго ж на пуцёўкі прадугледжаныя датацыі — у выніку бацькі з уласнай кішэ-

Пра «чарніла» і віно

З пачаткам лета на Міншчыне распачнецца даволі цікавы эксперымент. У Слуцкім раёне будзе ўведзена забарона на рэалізацыю плодова-агародніннага віна тэрмінам на два месяцы.

Калі хоцьце, то можаце лічыць гэта ініцыятывай аэблывканкама ці саміх жыхароў Слуцка, — адзначыў Барыс Батура. — Пры гэтым не выключана, што эксперымент працягнецца і ў іншых рэгіёнах — мы будзем імкнуцца да таго, каб спажыванне плодова-агародніннага віна ў вобласці спынілася. Адначасова вядзецца работа з грузініцкімі кампаніямі — з мэтай наладзіць на тэрыторыі Міншчыны разліў па сапраўдному якаснага віна па даступных ценях.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

НАРОДНЫ ФРОНТ ВЫСТУПІЎ З ДЭКЛАРАЦЫЯЙ

Праект дэкларацыі аб стварэнні Агульнарасійскага народнага фронту быў апублікаваны ў пяцінаці афіцыйным сайтам «Адзінай Расіі». Документ стане прадметам абмеркавання на канферэнцыях і форумах грамадскія аб'яднанняў.

Ініцыятыва стварэння Агульнарасійскага народнага фронту належыць прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміру Пуціну. Выступаючы раней на міжрэгіянальнай канферэнцыі партыі «Адзіная Расія» ў Валгаградзе, ён прапанаваў аб'яднаць намаганні блізкіх па духу палітычных сіл перад выбарамі ў Дзяржаўную Думу. Пуцін мае намер узначаліць каардынацыйны раду новага палітычнага аб'яднання, а сам Народны фронт, у выпадку станаўччай працы на парламенцкіх выбарах, можа стаць пляцоўкай для вылучэння кандыдата ў прэзідэнты ў 2012 годзе.

ШВЕЙЦАРЫЯ МОЖА ВЫЙСЦІ З ШЭНГЕНА

У Швейцарыі далучэнне да Шэнгенскай зоны назвалі памылкай.

«Швейцарцы зрабілі памылку, адмовіўшыся ад кантролю на сваіх межах», — заявіў віцэ-прэзідэнт Швейцарскай народнай партыі Крыстоф Блохер, які ў мінулым займаў пост міністра юстыцыі. Швейцарыя, якая не была членам Еўрасаюза, далучылася да Шэнгенскай зоны ў 2008 годзе. У цяперашні час, паводле статыстыкі, пятая частка з 7,7 мільянаў насельніцтва Швейцарыі — былыя замежнікі. Паводле апітання кампаніі M.I.S., 59% швейцарцаў падтрымліваюць абмежаванні для мігрантаў, прапанаваныя ЕАП членамі. Пры гэтым уступленне Швейцарыі ў ЕС падтрымлівае толькі 25% насельніцтва. У канцы мінулага года Народная партыя вынесла на рэфэрэндум пытанне аб тым, каб мігрантаў, якія здзейснілі на тэрыторыі Швейцарыі злычынства, высылаць з краіны, і жыхары ўхвалілі гэтае рашэнне.

АНИШЧАНКА ЗАБАРАНІЎ ДЗЕЦЯМ КОЛУ І СНИКЕРСЫ

Расійскім дзецям, якія будуць адпачываць гэтым летам у аздараўленчых лагерах, не даведзецца ўжываць салодкую газіроўку і шакаладныя батончыкі. Падобныя прадукты ў меню забаронены Распажывагледжам.

«Мы сочымы за разнастайнасцю страў у дзіцячых летніках, нааўнасцю гародніны, рыбы, бялку, за адсутнасцю снікерсаў, кока-колы, пепсі-колы — гэта забароненыя стравы для нашых дзетак у летніх аздараўленчых лагерах», — паведаміў кіраўнік Распажывагледжам Генадзея Анішчанка. Ён адзначыў, што ў параўнанні з мінулымі годам «кошт пуцёвак узрасце» — ідуць павышэнні цен, дэвальвацыя. Кіраўнік Распажывагледжам звярнуў адмысловую увагу на неабходнасць дабайнай апрацоўкі тэрыторыі летнікаў ад кляшчох, якія з'яўляюцца разнаснымі клешчавага энцэфаліту.

ГИПЕРТОНИКАМ ЛЕПШ ПРЫМАЦЬ ЛЕКІ НА НОЧ

Вельмі важна, калі вы прымаеце лекі для сэрца. Канадскія навукоўцы высветлілі, што інгібітары АПФ, якія выкарыстоўваюцца для лячэння высокага крывянога ціску і сардэчнай недастатковасці, лепш прымаць перад сном. Так яны больш эфектыўныя.

У медыцыне ёсць кірунак — хронатэрапія, які засноўваецца на тым, што час прыёму прэпарата павінен супадзінвацца з прыроднымі рытмам чалавека. Між тым, шматлікія гіпертонікі пакутуюць ад высокага ціску і ўдзень, і ўвечары. Але менавіта ўночы, бо сэрца не мае магчымасці аднавіць сілы. Даследчыкі праверылі гэта, даючы мышам з высокім ціскам у розны час сутак прэпарат каптапрыл, вядомы як Саротен (Капатэн). «Калі мы давалі жывёлам прэпарат перад сном, структура і праца сэрца значна палепшалася. Але калі лекі даваліся падчас няспання, то эфекту наогул ніякаго не назіралася. Лічу, аналагічныя вынікі мы ўбачым і ў людзей», — расказаў аўтар даследавання Тамі Марціна.

«ІНТЭГРАЛ»: ЖЫЦЬ ЗА ЎЛАСНЫ КОШТ

На выязным пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў ўчора вечарам было разгледжанае пытанне аб далейшым развіцці ААТ «Інтэграл» на перыяд з 2011 да 2015 года. Генеральны дырэктар «Інтэграла» Віталь САЛАДУХА напярэдадні сустрэўся з журналістамі, дзе расказаў пра сённяшні стан свайго прадпрыемства:

Вынікі працы ў першым квартале 2011 года дазваляюць упэўнена казаць, што мы спрацуем з тэмпам 120% па экспарце і забяспечым станоучае сальда на ўзроўні 55 мільянаў долараў, — паведаміў Віталь Саладуха.

Калі казаць больш падрабязна пра экспарт, то асноўная частка прадукцыі беларускага «Інтэграла» ідзе ў Расію, але сярэд пакупнікоў ёсць і краіны Паўднёва-Усходняй Азіі:

Што тычыцца асноўных экспартных напрамкаў, то на сёння асноўным спажываючым з'яўляецца Расійская Федэрацыя — летась аб'ём адгрузак туды склаў 50% ад усяго экспарту (гэта больш за 40 мільянаў долараў), прычым на 90 процэнтаў з лішнім працэнтаў — гэта прадукцыя для прадпрыемстваў абароннага комплексу Расіі. Мы плануем аб'ём адгрузак туды нааўнасць: у 2015 годзе ён павінен вырасці да 80 мільянаў долараў. Другі напрамак нашага экспарту — далаўкае замежжа, у першую чаргу — Паўднёва-Усходняя Азія, Кітай, Паўднёвая Карэя. Аб'ём экспарту ў гэтыя краіны па выніках 2011 года плануем на ўзроўні 20 мільянаў долараў, — сказаў Віталь Саладуха, адзначыўшы пры гэтым, што на тым рынку ідзе вельмі жорсткае канкурэнцыя.

Дзякуючы станоучаму сальда, «Інтэграл» не мае праблем і па валюты ў сённяшняй сітуацыі: — Мы ж экспартарам стаяем прадпрыемства, у нас станоучае сальда. Недзе 70% выручкі — гэта валюта, таме за закупкаў па імпартаў у нас на сёння няма праблем. Акрамя 30% абавязковага продажаў, частку валюты, калі патрэбны беларускія грошы, мы пускаям і ў



добраахотны продаж, — сказаў Віталь Саладуха.

Генеральны дырэктар «Інтэграла» таксама расказаў, што яго прадпрыемства вядзе працу па пошуках інвестараў: працэс гэты складаны, але ўжо ёсць сумесныя праекты з расійскімі прадпрыемствамі.

Вяртаючыся да тэмы дзяржаўна-падтрыманай прадпрыемства, Віталь Аляксандравіч выказаў разуменне сённяшняй сітуацыі і заявіў, што субсідый прадпрыемства не просіць:

Сёння мы разлічваем атрымаць растэрміноўку існуючай запасычанасці. Такім чынам, мы не просім дадатковых грошай — у нас дастаткова напружаны графік вяртання сродкаў па 2011 і 2012 гады і мы яго проста хочам выраўнаць, каб вяртанні не пагоршыць бягучае становішча. Бо ёсць у нас заказы, па іх будзе рост як на РФ, так і па далёкім замежжы, але каб іх выконваць, патрэбны апараты сродкі для нармальнага ходу вытворчасці. Таму на пасяджэнні Прэзідыума Саўміна мы будзем прасіць падтрымаць праект указа кіраўніцка дзяржавы, які падтрыманы і ўзгоднены з усімі зацікаўленымі, па рэструктурызацы запасычанасці,

ПРЫЛЯЦЕЛІ ДАДЖЫ І ПАХАЛАДАЛА

Пасля працоўнага сонечнага тыдня менавіта ў суботу надвор'е сапсавалася. Адраза пахаладала: удзень будзе толькі 11—17, у Брэсцкай вобласці — да 20 градусаў. Моцныя дажджы былі ўначы на суботу, а ўдзень сур'эзныя апады толькі ў паўночна-ўсходняй палове краіны.

Ужо ў нядзелю атмасферны ціск істотна павялічыцца і надвор'е палепшыцца. Ападкаў амаль не будзе. Уначы на нядзелю на усходзе а ўдзень у Брэсцкай і Гродзенскай абласцях чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ўначы будзе толькі 3—9, а ўдзень — ад 16 цяпла на усходзе да 24 градусаў на паўднёвым захадзе.

Зменлівым захавецца надвор'е і ў пачатку наступнага тыдня. Паўсюдна будзе ісці дажджы, часам навальніцы. Уначы чакаецца 6—13, удзень 15—21, толькі ў Гомельскай вобласці да 25 цяпла. І далей да сярэдзіны наступнага тыдня месцамі невялікія дажджы, магчымы навальніцы. Уначы 3—12, удзень 17—23 градусаў. У сярэдзіне ўдзень у Брэсцкай і Гомельскай абласцях — ужо да 25 цяпла.

Сяргей КВРКАЧ.

Сяргей МАСКЕВІЧ: «ПРЫ ЎКАРАНЕННІ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАНШЭТАЎ МЕДЫЦЫНСКІ АСПЕКТ МАЕ ВЫКЛЮЧАЕ ЗНАЧЭННЕ»

Як будучы вызначыць пляцоўкі для правядзення эксперымента па ўкараненні ў школах электронных планшэтаў, ці захавецца сёлетні асобны конкурс для аб'ектаў у навуцальных падручніках, у якой форме пройдзе праз два гады выпускны экзамен за курс сярэдняй школы па замежнай мове, ці заўсёды апраўдаюць сваё існаванне гімназіі або за змяненні шалёны на сярэдняй школе нічога не стаіць, калі, нарэшце, спыніцца ў школах «папяроявая вакханалія» — адказаў на гэтыя і многія іншыя пытанні даў у ходзе анлайн-канферэнцыі, што праходзіла ў рэдакцыі «Народнай газеты», міністр адукацыі нашай краіны Сяргей МАСКЕВІЧ.

Прызнаюся, я таксама, як і многія бацькі школьнікаў, асцярожна стаўлюся да ўкаранення ў навуцальны працэс электронных планшэтаў. Таму размова сёння ідзе толькі пра арганізацыйны эксперымент. Прычым мы не збіраемся планшэтам замяняць школьныя падручнікі — размова ідзе пра паралельнае выкарыстанне і планшэтаў, і падручніка. Будзем прапанаваць школам варыянт «кніга плюс планшэт», — патлумачыў міністр.

Сёння вядзецца праца над «начынкай» для электроннага планшэта, каб той можна было выкарыстоўваць у навуцальных мэтах, над распрацоўкай метадычных рэкамендацый па выкарыстанні планшэтаў для школьных наставнікаў. Вывучаюцца досвед па выкарыстанні ў навуцальным працэсе электронных планшэтаў ва Украіне і Расійскай Федэрацыі. Пляцоўкі, дзе будзе праводзіцца эксперымент, пакуль не вызначаны. Эксперымент будзе праводзіцца толькі ў тым выпадку, калі згодна на яго дадуць і школьнікі, і іх бацькі. Прычым бацькам не даведзецца выдатковаць з сямейнага бюджэту грошы на набыццё вельмі нятаных электронных планшэтаў. У нас ёсць ужо прапарованы ад фірм-пастаўшчыкоў, якія гатовы прапанаваць сваю прадукцыю для правядзення эксперымента. Акрамя таго, жаданне далучыцца да эксперымента гучала і з боку сям'яў, якія ўжо маюць электронныя планшэты. Адною з мэтай правядзення эксперымента будзе вывучэнне ўплыву на стан дзяржаўна-школьнай электроннай сродкаў навуцання. Напэўна, калі дзіця будзе засысць з планшэтам пад падушкай, то гэта не будзе спрыяць умацаванню яго здароўя. Таму медыцынскі аспект мае для нас выключнае важнае значэнне.

У аснову абавязковага выпускнога экзамену па замежнай мове за курс сярэдняй школы, які ўпершыню беларускі школьнік даведзецца здаваць у 2013 годзе, будзе пакладзена ацэнка маўленчай дзейнасці вучня, таму экзамен будзе праходзіць пераважна ў уснай форме. Гэта будзе гутарка з экзаменатарамі...

Такое выпрабаванне неабходнае для таго, каб на выхадзе са сцен школы выпускнікі маглі размаўляць хоць бы на адной замежнай мове, — падкрэсліў Сяргей Маскевіч. — Над фарматам іспытаў, метадычнымі, дыдактычнымі матэрыяламі сёння шчыруюцца спецыялісты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

ЗА ВАДЖЭННЕ Ў П'ЯНЫМ ВЫГЛЯДЗЕ МОЖА БЫЦЬ УВЕДЗЕНА КАНФІСКАЦЫЯ ТРАНСПАРТНАГА СРОДКУ

У Беларусі абмяркоўваецца пытанне канфіскацыі транспартнага сродку за ваджэнне ў п'яным выглядзе. Аб гэтым у ходзе опіпеканферэнцыі «Змяненні ПДР: чаканні і вынікі» на сайце БЕЛТА паведаміў начальнік УДАІ МУС Беларусі Юрый ЛІТВІН.

«Я схільны да таго, каб акрамя зніжэння дапушчальнага ўзроўню колькасці алкаголю ў крыві прыняць якія-небудзь іншыя меры, такія, напрыклад, як канфіскацыя транспартных сродкаў, што ёсць, дапусцім, у Літве, Украіне і шэрагу іншых краін. У нас таксама гэта пытанне абмяркоўваецца», — сказаў Юрый Лівітн.

Паводле яго слоў, праз тры месяцы (у пачатку жніўня) уступіць у сілу дакумент, згодна з якім дапушчальны ўзровень колькасці алкаголю ў крыві зніжаны з 0,5 да 0,3 праміле. Юрый Лівітн лічыць, што гэта дасць магчымасць палепшыць сітуацыю на дарогах.

Невадвальнік сайта задаў пытанне: «Калі адменіць тэхнагляд?» Адказваючы на яго, Юрый Лівітн адзначыў, што ў краіне цяпер ужо спрашчаны шэраг працэдур і правіл. «Мы і так ідзем па шляху спрашчэння. Палітыка міністэрства накіравана на тое, каб было як мага менш перашкод для нармальнага і цывільнага адносін», — паведаміў Юрый Лівітн. Ён выказаў меркаванне, што працэдура праходжання тэхнагляду таксама будзе спрашчана.

Суму ўрону ад ДТЗ, пры якім вадзіцелі маюць права не выклікаць ДАІ, трэба павысіць. Такі пункт гледжання выказаў Юрый Лівітн.

З ліпеня мінулага года ў Беларусі вадзіцелі атрымалі магчымасць не выклікаць ДАІ, калі ўрон ад ДТЗ не перавышае 200 еўра. Такой магчымасцю скарысталіся толькі каля 1,5 тыс. вадзіцеляў. На думку Юрыя Лівітн, прычына ў тым ліку ў недаверы ўладзячых, боаі ўсяго новага. «Іншая справа, што эквівалент 200 еўра не зусім вялікі. Мая думка — яго трэба павышаць», — сказаў начальнік УДАІ МУС. Ён дадаў, што ў яго вадзіцеляў, якія ўжо скарысталіся новаўвядзеннем, не было ніякіх праблем з выплатамі ў страхавых кампаніях.

АБ'ЁМ ЗДЕЛАК КУПЛІ-ПРОДАЖУ ЗАМЕЖНОЙ ВАЛЮТЫ Ў ПУНКТАХ АБМЕНУ РАСЦЕ

Пасля адмены Нацыянальным банкам Беларусі рэкамендацыйных абмежаванняў па ўстанавленні банкімі курсу зделак на наяўным валютным рынку назіраецца рост аб'ёму зделак куплі-продажу замежнай валюты ў пунктах абмену валют. Аб гэтым паведаміла БЕЛТА крыніца ў банкіўскіх колах.

Паводле інфармацыі дзяржаўнага банкаў, за 12 мая ў параўнанні з папярэднім днём аб'ём аперацый у пунктах абмену валют узрос да 70 працэнтаў. Чакаецца, што ў далейшым аб'ёмы аперацый, якія праводзяцца насельніцтвам на наяўным валютным рынку, будучы ўзрастаць.

БЕЛАРУСБАНК

Открытое акционерное общество
«Сбергательный банк «Беларусбанк»,
расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. М

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АРЬЕНТУЕ НА АДКРЫЦЦЁ ВЫТВОРЧАСЦЕЙ, ЯКІЯ ПРЫНОСЯЦЬ ХУТКІ ПРЫБЫТАК

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У мэтах скарачэння імпарту сучасных курант-бройлераў на прадпрыемстве функцыянуе інкубатар, аснашчаны найноўшым экалагічным абсталяваннем галандскай фірмы. Амаль 30 працэнтаў прадукцыі прад-прыемства пастаўляецца ў Расійскую Федэрацыю. Акрамя таго, СТАА «Вітконпрадукт» займаецца гадваннем свейны, мае камбикормавы завод. У бліжэйшых планах у кіраўніка прадпрыемства — стварэнне аграхол-дынга. Аляксандр Лукашэнка застаўся задаволены ўбачаным і адзначыў, што прадстаўленую структуру вытворчасці можна ўзяць за ўзор для рэспублікі. Прэзідэнт станова-ча ацаніў работу кіраўніка. «Ніхто не стане гаварыць, што ў нас няма прыватнікаў у сельскай гаспадарцы».

СТВАРЫЦЬ У КРАІНЕ СІСТЭМУ ПЕРАХОДУ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ НА МЯСЦОВЫЯ ВІДЫ ПАЛІВА

Адпаведнае даручэнне Прэзідэнт даў учора падчас наведвання ў Бешанковіцкай навукова-вытворчага прадпрыемства «Белкатамаш».

Прэзідэнт быў прадэманстраваны мадыфікацыі катлоў, што працуюць на мясцовых віджах паліва, а таксама новых кацёл, які дае магчымасць выпрацоўваць цеплавую і электрычную энергію з драўняных ахдоў і фрэзернага торфу. «Узор (новага катла, — сказаў Прэзідэнт, — Трэба стварыць такую сістэму, навучыць людзей працаваць. А то атрымаем: кацёл добры, усё падзялі, правялі, а на пад'ёмдзе да яго — каменны вёск». У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка даручыў ажыццяўляць пераход на мясцовыя віды паліва ўстаноўкай новых катлоў з улікам работы і па добраўпарадкаванні прылеглай тэрыторыі, у тым ліку для захоўвання самога паліва. Такім чынам павінна быць створана новая культура работы з мясцовымі відамі паліва.

ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ ДА 2013 ГОДА ПЛАНУЕ ПАВЯЛІЧЫЦЬ ДОЛЮ МЯСЦОВЫХ ВІДАЎ ПАЛІВА Ў БАЛАНСЕ ЖКГ ДА 75 ПРАЦЭНТАЎ

Аб гэтым далучыў Прэзідэнт Беларусі Аляксандру Лукашэнку старшыня Віцебскага аблвыканкома Аляксандр Косінец.

«Ужо сёння Віцебская вобласць па гэтым паказчыку апыржаецца іншыя рэгіёны і рэспубліку ў цэлым. Доля мясцовых віджаў паліва ў балансе прадпрыемстваў ЖКГ Беларусі складае 40,8 працэнта. «У нас не атрымавалася зрабіць гэтага раней, паколькі не было патрэбных катлоў, — растлумачыў кіраўнік Віцебскай вобласці. — Цяпер жа мы гатовы цалкам змяніць структуру паліўнага балансу».

Аляксандру Лукашэнку былі прадэманстраваны мадыфікацыі катлоў, якія працуюць на мясцовых віджах паліва, а таксама новых кацёл, які дае магчымасць выпрацоўваць цеплавую і электрычную энергію з драўняных ахдоў і фрэзернага торфу. Аналагаў гэтай распрацоўкі няма.

Старшыня Віцебскага аблвыканкома таксама паведаміў, што цяпер распрацоўваецца праект праграмы на развіцці малой энергетыкі Віцебскай вобласці. У перспектыве ў рэгіёне плануецца ўзвесці 68 аб'ектаў такой энергетыкі. Паводле слоў Аляксандра Косінца, рэалізацыя намечаных планаў па развіцці энергетыкі на мясцовых віджах паліва даць магчымасць да 2015 года скараціць спажыванне прыроднага газу ў 2 разы.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЛІЧЫЦЬ, ШТО БЕЛАРУСКУЮ ЎДЗЕЛЬНІЦА «ЕўРАБАЧАННЯ» ЗАСУДЗІЛІ

Аб гэтым ён заявіў падчас рабочей паездкі па Віцебскай вобласці.

«Ну маладзец! Супала ўсё: і паводніны, і твар, і песня, — сказаў Прэзідэнт. — Яна спела гімн Беларусі. Хто ж пралуціць гімн Беларусі? Таму прыскаюць там, будуць прыскаюць і тут».

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што Беларусь «будуць ціснуць па ўсіх на-прамках, будуць прыскаюць на «Еўрабачанні», які гэту дзяўчыну».

Рэзалюцыя Еўрапарламента па сітуацыі ў Беларусі супярэчыць прыпынкам добрасуседства

Аб гэтым гаворыцца ў камэнтары начальніка ўпраўлення інфармацыі — прэс-сакратара МЗС Андрэя Савіных у сувязі з рэзалюцыяй Еўрапейскага парламента, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

У МЗС Беларусі лічаць падыходы Еўрапейскага парламента непры-мальнымі, паколькі яны супярэчаць прыпынкам добрасуседства. Еўра-парламент навязвае ўсім дэлекаі ад рэаіснасці, скажоныя трактоўкі падзей, што адбываюцца ў Беларусі.

«Нашы намагаюцца, накіраваныя на вяртанне да канструктыўнага дыя-логу, натыкаюцца на ўльтыматумы і пагрозы, якія выдасюцца за прыпын-ковую пазіцыю. Пры гэтым Еўрапейскі парламент выступае за меры палітычнага і эканамічнага націску на Беларусь, якія нацэлены на няна-сненне прамога ўрону нашай краіне ў парушэнне ўсіх норм міжнароднага права», — падкрэсліў Андрэй Савіных.

Аўтары рэзалюцыі спрабуюць скарыстацца наступствамі глабальна-га фінансавога крызісу для дэстабілізацыі эканамічнай абстаноўкі ў краіне. Па сутнасці, яны заклікаюць да мер, якія накіраваны на падрыў стабільнасці беларускага грамадства і дробаробты людзей.

У выпадку прыняцця гэтых мер беларускія кб будзе вымушаны рабіць захады ў адказ. Яны будуць уяўляць сабой адкватныя меры, накіраваныя пераважна на персаналі і структуры, якія з'яўляюцца актыўнымі генератарамі антыбеларускіх дзеянняў.

«Разам з тым мы будзем прадаўжаць прыкладаць намагацца, накіра-ваныя на вяртанне да канструктыўнага ўзаемадзеяння. Мы перакананы, што філасофія націску і канфрантацыі, якую дэманструе Еўрапейскі парла-мент, не мае шанцаў на існаванне ў доўгатэрміновай перспектыве», — рэзюмаваў Андрэй Савіных.

«ГРАМАДСТВУ НЕАБХОДНА СВАЯ ІНФАЗЭТЫКА»

3 візітам у Беларусь прыбыў старшыня Папскай рады па сродках масавай камунікацыі архіепіскап Клаўдзій Марыя Чэлі

Галоўнай мэтай візіту іерарха стала канферэнцыя «Этыка ў СМІ», на якой ватыканскі госьц зачытаў даклад для прадстаўнікоў рэлігійных і свеіцкіх СМІ Беларусі. Пасля сустрэчы журналісты мелі магчымасць задаць госьцю свае пытанні.

— Гэта мой першы візіт у Беларусь, — сказаў архіепіскап. — І я хачу скарыстацца гэтай магчымасцю, каб перадаць сардэчнае прывітанні ўсім жыхарам Беларусі. Мне вельмі прыемна знаходзіцца тут, я спадзяюся, візіт будзе плённым. Я шмат прачытаў пра ваю краіну, і сустракаючыся з журналістамі, хачу больш слухаць, а не гаварыць.

— Да якіх мэтай імяцтва свабоды інфармацыі, грамадская адказнасць адносна таго, што адбываецца ў так званай «глабальнай вёсцы»? У су-польнасці, дзе тэхніка і культура сплітаюцца ў шчыльную камунікацыйную сетку, трэба захаваць янасць, неабходную для таго, каб прыняць усю магчымасці, якія яны нам даюць, кіруючы развіццём да добра кожнай асо-бы, кожнай сям'і і народа, — значучы падчас свайго дэклада іерарх.

Паўтараючы словы Папы Рымскага Бенедыкта XVI, архіепіскап дадаў, што, падобна да таго, які ў медыцыне існуе біяэтыка, так і ў грамадстве неабходна свая «інфазэтыка»:

— Мы перадаём не проста інфармацыю, у кожнай інфармацыі мы пе-радаём частку самай сябе, — значнае святар. Гэта чалавечая асабовая камунікацыя. Калі камунікацыя губляе этычныя асновы і выходзіць за межы сапраўдных каштоўнасцяў, яна трапляе ў залежнасць ад эканамічных і палітычных інтарсаў, інарэчце цэнтральнае месца і непарушную годнасць, што належыць чалавеку, ствараючы такім чынам рызьку адмоўнага ўплыву на яго сумленне, яго выбар і канчаткова разбураючы асобу і само жыццё людзей. Вось чаму неабходна, каб сацыяльная камунікацыя рулліва аб-араняла чалавечую асобу і ў поўнай меры шанавала яе годнасць.

У заключэнне, згадваючы журналістычную працу, архіепіскап Чэлі падкрэсліў, што журналіст мае сваё своеасаблівае служэнне, сваю місію ў грамадстве — «быць працаўніком праўды, справядлівасці, свабоды і любові. Толькі абпапраючыся на гэтыя чатыры складнікі, ён будзе шчыры перад сваім сумленнем». Акрамя Мінска, іерарх плануе паглядзець так-сама Мір і Нясвіж. У межах візіту арцыбіскуп Клаўдзій Чэлі разам з Міт-рапалітам Тадэвушам Кандрусевічам наведалі месца ўшанавання памя-ці ахвяраў тэракту ў мінскім метро і памаліліся за пацярпелых.

Ілья ЛАПАТО.

«ПРЫ ЎКАРАНЕННІ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАНШЭТАЎ МЕДЫЦЫНСКІ АСПЕКТ МАЕ ВЫКЛЮЧНАЕ ЗНАЧЭННЕ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Цяпер што тычыцца дзейнасці гімназіі. Летася Адміністрацыя Прэзідэнта праводзіў маніторынг уступных выпрабаванняў у неко-торых сталічных гімназіях, падчас яко-га быў выяўлены шэраг праблемных момантаў, характэрных не толькі для дзіцяці, характэрных не толькі для дзіцяці. У тым ліку звярталася ўвага і на адсутнасць конкурсу пры-ступленні ў гімназію; у асобных установах ён складаў 1—1,1 чала-век на месца. Таму былі створана камісія пад кіраўніцтвам старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь акадэмі-ка Анатоля Рубінава, галоўная за-дача якой заключаецца ў вывучэнні ўсіх бакоў функцыянавання гімназіі на працягу навучнага года.

Галоўным вынікам работы камі-сіі стала наступная выснова — гі-мназіі ўжо занялі сваю нішу ў сістэме адукацыі і даказалі сваё права на існаванне. Аднак Міністэрства аду-кацыі будзе больш уважана і аспі-равацца падыходзіць да прысваення статусу гімназіі звычайным шко-лам, паколькі нярэдка назіраецца не зусім апраўданае «захалачненне» адрыччэнне навучальных устаноў новага тыпу. Так, у Цэнтральным раёне горада Мінска гімназіі скла-даны больш як трэцюю частку ад усіх агульнаадукацыйных устаноў. Таму дзейна трэба думаць пра тое, каб сетка гімназіі была больш раў-намернай, каб не назіралася такіх дыспрапорцыяў у адрыччэнні наву-чальных устаноў новага тыпу, якія маюць месца ў сталіцы. Усяго ў Бе-ларусі функцыянуе сёння 212 гім-назіі, гэта 6 працэнтаў ад агульнай колькасці агульнаадукацыйных устаноў; 24 гімназіі — у Брэсцкай вобласці, 25 — у Віцебскай, 31 — у Гомельскай, 35 — у Гродзенскай, 36 — у Мінскай, 20 — у Магілёўскай і 41 — у Мінску.

Яшчэ адзін вынік працы камісіі — змяненне ў гэтым годзе парадку прыёму ў гімназіі. Эфектыўнасць дзейнасці гімназіі залежыць ад моўных фактараў, у тым ліку ад ар-ганізацыі ўступных іспытаў, парад-ку зацверджання кантрольных ліч-баў прыёму, захавання канфідэн-цыйнасці экзаменацыйных матэ-рыялаў, аб'ектыўнасці і празрысці пры арганізацыі саміх выпра-баванняў, захавання адзінага па-выходу да ацэньвання работ на ўступных іспытах.

У прыватнасці, пачынаючы з гэ-тага года, прыём у гімназію будзе ажыццяўляцца як на падставе вы-нікаў уступных іспытаў, так і з улі-кам гадавых адзнак за чацвёрты клас па тых вучэбных прадметах, па якіх праводзіцца экзамены. Бу-дучым гімназістам давадзецца вы-конваць кантрольную работу па матэматыцы і існаваць дыктоўку па беларускай і рускай мовах. Такім чынам, максімальная сума балаў, якую зможа набраць вучань пры-ступленні, складае 60. У Мініс-тэрстве адукацыі ўпэўнены, што залічэнне ў гімназію з улікам гада-вых адзнак умяшчэння ўвагу да ўся-го адукацыйнага працэсу, а не толькі да саміх уступных выпраба-ванняў. А чым большая колькасць адзнак, тым меншая верагоднасць у прэцэдэнтнае на званне гімназіс-та набраць аднолькавую колькасць балаў. Раней залічэнне ў гімназіі ажыццяўлялася толькі па выніках экзаменацыйных адзнак. Да таго ж, калі раней заданні для ўступных іспытаў рыхтавалі спецыялістамі ўпраўленняў адукацыі і Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкома, то ця-пер усё пройдзе цэнтралізавана пад кіраўніцтвам Міністэрства аду-кацыі. А на ўпраўленні і раённых аддзелах адукацыі будзе ўскладзе-на задача па захаванні канфідэн-цыйнасці заданняў пры захоўван-

ні і дастаўцы пакетаў з варыянтамі заданняў. Кантрольныя лічбы пры-ёму ў гімназіі ўжо зацверджаны, прычым па кожнай канкрэтнай гі-мназіі, і змяняць іх падчас уступных іспытаў забаронена. Напаяўняль-насць у 5—11-х класах гімназіі не павінна перавышаць 20 навучн-цаў. Да працы ў прыемных камісіях не могуць прыцягвацца настаўнікі, якія працуюць у плавных гуртках ці групах па падрыхтоўцы да наступ-лення ў гімназіі, а таксама настаў-нікі, якія працуюць у чацвёртых класах.

Ці трэба захоўваць прывілеі для абітурыентаў з сельскай мясцовасці? Паводле слоў Сяргея Маскові-ча, асобны конкурс для выхаванцаў навучальных устаноў, размешча-ных у сельскай мясцовасці, задум-ваўся як інструмент для іх падтры-мкі і выраўноўвання магчымасцяў пры наступленні ў ВНУ. Аднак апошнія гады выхаванцаў сельскіх школ не толькі не аступаюць гара-джанам па ўзроўні свайб падрых-тоўкі, але нярэдка нават і пераўзхо-джаць апошніх па колькасці балаў у сертыфікатах ЦТ. Таму больш чым на палове спецыяльнасці за-лічэнне адбывалася летася па агульным конкурсе для гараджан і вясцоўцаў. Напаяўна, праз неікі час сэнс у існаванні гэтай «прывілеі» для абітурыентаў з сельскай мяс-цовасці цалкам знікне. «Мяркую, што большы акцэнт трэба рабіць на ўдасканаленне мэтавай падрыхтоў-кі спецыялістаў», — падкрэсліў мі-ністр.

Ішчэ адна важная праблема, якая ўзнімаецца ў ходзе анлайн-канферэнцыі, бюракратычны папе-разавот у школе, на які дружна скардзяцца усё настаўнікі. Вялікая колькасць дакументацыі, якую да-водзіцца афармляць педагогамічным работнікам і кіраўнікам устаноў адукацыі, адрывае апошніх ад іх

дзянь генсакратара Інтэрпола. Ка-лі 11 красавіка гэтага года адбыўся тэрэкт, эню жа, на наступныя суткі Інтэрпол меў фотаздымак падазро-най асобы. Такі ўзровень раскрыц-ця падобных злчыстваў уяўляец-ца бесспрэчдым і становіцца ў адзін шэраг з раскрыццём, напры-клад, выбуху ў лонданскім метро ў 2005 годзе, калі ідэнтыфікацыя па-дазроных асобаў адбылася на пра-цягу 24 гадзін дзякуючы камерам сачэння.

Інтэрпол асабліва зацікаўлены ва ўмацаванні доўгатэрміновага супрацоўніцтва з Рэспублікай Бе-ларусь у супрацьдзейні тэрарыз-му і ўдасканаленні абмену інфар-мацыяй, якая датычыцца забеспя-чэння грамадскай бяспекі. Адной-чы гэта можа ўрававаць жыццё ў краінах гэтага рэгіёна ці дзе-небудзь яшчэ. Хоць краіны час ад часу могуць не пагаджацца паміж сабой па шэрагу палітычных пы-танняў, ні неабходна працаваць разам у барацьбе з цяжкімі зл-чыствамі, уключаючы тэрарызм, што з'яўляецца досыць важным для бяспекі нацыі і свету...

Святлана БАРЫСЕНКА.

«РАЗМОВА ІДЗЕ МЕНАВІТА ПРА ТЭРАКТ...»

Генеральны сакратар Міжнароднай арганізацыі крымінальнай паліцыі Інтэрпол Рональд Ноўбл прыпыніў свой ўдзел у Еўрапейскай рэгіянальнай канферэнцыі Інтэрпола, што праходзіла на Мальце, і прыляцэў у Беларусь для абмеркавання з кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных спраў нашай краіны тэрарыстычнай атакі на мінскае метро 11 красавіка 2011 года. Варта нагадаць, што пасля выбухаў у Віцебску (2005) і Мінску (2008 і 2011) з Беларусі накіроўваліся звароты аб садзеініцтве, і ў кожным выпадку сувесная паліцэйская сетка неадкладна яго аказвала.

У еўрапейскай канферэнцыі па-вінен быў удзельнічаць і першы на-меснік міністра ўнутраных спраў Беларусі Алег Пякарскі, аднак візу яму не далі. Паводле слоў міністра Анатоля КУЛЯШОВА, нельга ўмеш-вацца ў міжнародную арганізацыю крымінальнай паліцыі, паколькі «мы не звязаныя ніякімі палітыч-нымі ніцямі, а займаемца толькі кан-крэтнай работай па папярэджванні, раскрыцці і расследаванні злчыстваў». Калі такімі метадамі спра-ваваць удзельнічаць на абсалютна непалітычную аўтарытэтную ар-ганізацыю, то гэта прывядзе да пару-шэння якасці ўзаемадзеяння, якое гадзі ўмацоўвалася і ўдасканаль-валася, значучы міністр перад журналістамі. Сладар Ноўбл у сваю чаргу найперш выказаў спачуванне ў сувязі з тэрактам ад імя ўсіх дзяр-жаў-членаў Інтэрпола.

— Я надаю гэтакую візіту тако-е важнае значэнне, што ўпершыню за сваю кар'еру ў якасці генсак-ратара пакінуў афіцыйнае мерапы-емства Інтэрпола з тым, каб пры-быць у Беларусь і вызначыць да-лейшыя кірункі супрацоўніцтва, — сказаў далей Рональд НОЎБЛ. — Вядома, што Савет бяспекі ААН першапачаткова не пацвердзіў, раскрыцці і расследаванні злчыстваў», што гэты акт з'яўляецца тэрарыс-тычным, аднак Інтэрпол са сваёй боку гатовы пацвердзіць, што раз-мова ідзе менавіта пра тэрарыс-тычны акт. Беларусь не ўпершыню падарпярала ад тэракта. Вынікі пра-веркі адбіткаў пальцаў паказалі, што адбіткі той асобы, якая пада-зраецца ва ўчыненні тэракта 2008 года, супадаюць з адбіткамі асобы, якая падазраецца па справе аб тэ-

рактэ 2011 года. Нягледзячы на розніцу зарадаў выбуховых пры-лад, размова ідзе аб тым, што зл-чыствы здзейсніў адзін чалавек.

Маёй асноўнай мэтай была просьба да міністра ўнутраных спраў Беларусі падзяліцца з іншымі дзяржавамі—членамі Інтэрпола назапашанымі ў вайскай краіне вопытам расследавання падобных злчыстваў. Інфармацыю, якую мне прадаставілі беларускія калегі, павінны былі ведаць усё удзельнікі Еўрапейскай рэгіянальнай канфе-рэнцыі. На жаль, такой магчымасці Беларусі не было дадзена...

Давольне заявіць, што тако-е хуткае і эфектыўнае расследаван-не раскрыцця вышэйзгаданых зл-чыстваў стала магчымым дзяк-ваючы высокаму ўзроўню развіцця тэхналогіі і тэхнічнага аснашчэння ў нашай краіне, прафесіяналізму праваахоўных органаў, а таксама ўзроўню супрацоўніцтва паміж Бі-нустэрствам ўнутраных спраў Бе-ларусі і праваахоўнымі органами ін-шых краін. Калі ў Мінску ў 2008 годзе прагучы выбух, ужо на на-ступны дзень адбіткі пальцаў па-дазронай асобы знаходзіліся ў банках

Святлана БАРЫСЕНКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА		
Повторный открытый аукцион по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион) состоится 26 мая 2011 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.		
Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, г. Минск, пр. Независимости, 8, конт. тел. (8017) 200 20 89, каб. 227.		
НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЮТСЯ:		
№ лота	лот № 1	лот № 2
Предмет аукциона	Не завершенное строительством здание и сооружение блока доочистки «Минская станция азотации, 3-я очередь» объекта «Канализационные очистные сооружения (расширение)» 1-я очередь и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания	Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 500/0-48358 и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания
Место нахождения недвижимого имущества	г. Минск, промузел «Шабаны», ул. Инженерная, 3	г. Минск, ул. Павловского, 58, военный городок № 220 «Сосны»
Начальная цена предмета аукциона, руб.	8 558 127 782 белорусских рубля (в том числе: недвижимое имущество – 8 039 807 188 белорусских рублей, право заключения договора аренды земельного участка – 518 320 594 белорусских рубля)	3 625 221 902 белорусских рубля (в том числе: недвижимое имущество – 3 547 637 395 белорусских рублей, право заключения договора аренды земельного участка – 77 584 507 белорусских рублей)
Размер задатка (рублей), срок и порядок его внесения, реквизиты расчетного счета	855 000 000 белорусских рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 3642000000015 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Минского городского территориального фонда государственного имущества, назначение платежа – задаток для участия в аукционе	360 000 000 белорусских рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 36429000000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Минского городского территориального фонда государственного имущества, назначение платежа – задаток для участия в аукционе
Продавец недвижимого имущества	Государственное производственное объединение «Коммунальное хозяйство Мингорисполкома», 220037, г. Минск, ул. Червякова, 25, тел.: (8017) 233 26 64, 233 10 59 (осмотр)	ГУ «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 220031, г. Минск, ул. Основателей, 24, конт. тел. (8 017) 266 52 33
Информация о земельном участке для обслуживания недвижимого имущества	Общая площадь – 2,5432 га; кадастровый номер земельного участка – 500000000002006709; срок аренды – 5 лет	Общая площадь – 0,1478 га кадастровый номер земельного участка – 500000000002005958; срок аренды – 5 лет
Арендатор земельного участка	Минский городской исполнительный комитет	
Характеристика недвижимого имущества	Начало строительства – 1988 год; размеры в осях – 162,5 м х 54 м; отдельностоящее, одноэтажное здание, включающее в себя отделение барабанных сеток, отделение фильтров и галерею трубопроводов, служащих для подачи, распределения и отвода сточных вод на дополнительную доочистку, насосную станцию, административно-бытовой корпус, помещения трансформаторной подстанции; степень готовности объекта – 75%	Общая площадь – 6400,2 кв.м., количество этажей – 6; строительство начато в 1990 году; стены – железобетонные панели, кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки – железобетонные, частично – кирпичные; степень готовности объекта – 44%
Условия использо-вания недвижимого имущества	Освоение данной территории в соответствии с утвержденной градостроительной документацией	
Условия использования земельного участка	Для его дальнейшего использования в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. Беспрепятственный доступ к земельному участку победителю аукциона обеспечивает КУП «Минскводоканал». Победителю аукциона в установленном порядке получить разрешение на разработку (корректировку) проектно-сметной документации по завершению строительства объекта	

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227 по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 24 мая 2011 года включительно.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газетах «Звязда» 24.02.2011 № 36 (26900), 02.04.2011 № 61 (26925); «Вечерний Минск» 24.02.2011 № 22 (12325), 02.04.2011 № 37 (12340).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником (далее – претендент на покупку), предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Минский горисполком в течение 10 рабочих

дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона по продаже предмета аукциона принимает решение о предоставлении земельного участка победителю аукциона (претенденту на покупку). Победитель аукциона (претендент на покупку) в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения обязан внести плату за право заключения договора аренды земельного участка и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документацию, необходимой для его проведения, возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении земельного участка. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников до начала про-

ведения аукциона. Победитель аукциона (претендент на покупку) в течение одного рабочего дня со дня оплаты должен предоставить копии платежных документов, названных выше. Организатор аукциона, после чего, не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона Продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а Минским горисполкомом – договор аренды земельного участка.

Оплата за недвижимое имущество лотов №№ 1, 2 производится в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка не предусмотрена.

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится Продавцом.

Абзац

▲ Заўтра споўнілася б 75 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Барыса Сачанкі (1936 г., в. Валкі Бор Хойніцкага раёна). Аўтар раманаў «Чужое неба», «Валкі Лес», апавесцяў «Ваўчыца з Чортавай Ямы», «Палескія былі», гумарыстычных зборнікаў, многіх артыкулаў і нарысаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр у 1995 г.

▲ Вялікі арсенал боепрыпасаў часоў Вялікай Айчыннай вайны выяўлены ў лесе паблізу вёсак Шчымысла і Урадзяйна Мінскага раёна. Небяспечныя прадметы сапрамы унутраныя войскі ўдалося выявіць дзякуючы аперацыйнай інфармацыі Упраўлення ваеннай контрразведкі КДБ. Боепрыпасы знойдзеныя не толькі ў лесе, але і на тэрыторыі конна-спартыўнага цэнтру ў пажарным лесе. Сапёры працавалі ўвесь дзень. Толькі ў лесе яны знайшлі больш за 770 адзінак боепрыпасаў (больш за 86,8 кг у тратыльвым эквалевале). Абследаванне раёна працягваецца.

▲ Грамадзянін Нямеччыны ў Брэсце на саганым ваенным «ПАЗЕ» ўраўзаў у міліцэйскую машыну. У міліцыю з заявай аб знікненні з пры-вакзальнай станцыі «Брэст-Цэнтральны» службовага аўтамабіля звярнуўся камандзір адной з воінскіх часцей. Зламчыка доўга шукаць не прышлося: ПАЗ знайшоўся на аўтамабільнай пляцоўцы прыградна-га вакзала. Яго згончышчю камаў аказаўся пенсіянер з Нямеччыны. На саганнай машыне ён уехаў у міліцэйскае аўто. Грамадзянін Нямеччыны затрымаў, аднак тлумачыць з нагоды яго ўчынку міліцыянерам не ўдалося: на момант аварыі пенсіянер быў п'яны. Праз Беларусь ён ехаў транзітам з Пасіі.

Поўны абзац

</

Сельскія настаўнікі з Дрыбінскага раёна знаходзяць баланс паміж здзіцямі захапленнямі — камп'ютарамі і спортам.

Яны пазнаёміліся, калі вучыліся ў сельскай школе. Ён родам з Магілёўскага раёна, яна прыехала з пацярпелай ад радычнай Кранска-польшчыны. У выпускным класе Вольгу і Сяргея натрапіў сапраўды школьны раман, а потым жыццё раскідала маладых людзей. Раскідала, каб праз пяць гадоў зноў падабраць сустрэчу, каб яны нарэшце ўцямілі, што хочучы быць разам.

— Бог так зрабіў, каб мы зноў сустрэліся! — лічыць сёння жонка і муж Лавярэнавы.

РОЗУМ І ЗДАРОВАЕ

Вольга абрала прафесію настаўніцы. Праўда, яна гэтым расчаравала сваю маці-доктара, якая марыла аб працягу дынастыі. Але прыклад школьнага настаўніка матэматыкі натхніў дзяўчыню, і яна цяпер пра гэта не шкадуе. Сёння Вольга Валянцінаўна Лавярэнава выкладае ў Пудуянскай школе матэматыку, а таксама і інфарматыку, — адзін з самых папулярных прадметаў у старэйшых школьнікаў.

Развіццё інфармацыйных тэхналогій, думалася, вызначыла новы кірунак развіцця цывілізацыі і дае шанцы малым гарадам і вёскам. Сёння, калі чалавек мае камп'ютар і выхад у інтэрнет, ужо не так і важна, дзе ён жыве — у невялікім пасёлку альбо мегаполісе. Галоўнае, якія новыя ідэі гэты чалавек мае і можа прапанаваць грамадству. Таму, вядома, пудуянскае школьніца маюць рацыю, калі імкнучыся з усіх сіл авалодаць камп'ютарнымі ведамі на ўроках Вольгі Валянцінаўны.

А вось яе муж, Сяргей Алівіч Лавярэнаў, вучыць супрацьлегламу: як у выніку сядзення на красле за камп'ютарам не страціць здароўе і фізічную сілу.

— Я да компа стаўлюся стаючы, — запэўнівае, пастукаючы мянцямка, настаўнік фізкультуры. — Я сам здымаю відэаролікі і раблю слайд-шоу для заняткаў, паказваю іх вучням.

Сяргей Алівіч перакананы, што спорт і камп'ютар — рэчы цалкам сумяшчальныя ў жыцці сучасных школьнікаў. Ён гэта бачыць на прыкладзе сваіх дзяцей і вучняў.

— Я люблю і фізкультуру, і матэматыку, — усміхаецца 15-гадовы Дзіма, які з'яўляецца пераможцам алімпіяд. Яе адзюлькавым імплэнтам ён удзельнічае не толькі ў матэматычных баталіях, а ў футбольных спаборніцтвах. Штодзень — 5 матэматычных задань і трэніроўка.

КАЛЬКУЛЯТАР ТУПІЦЬ

Вольга ўпершыню ўвучыла камп'ютар аж 25 гадоў таму. Яна вучылася ў матэматычным класе, і вучні эдзілі ў інстытут працаваць на першых машынах. Калі прыйшла працаваць у школу — з'явіліся «Карветы», якія цяпер ужо і не памятаюць даволі дарослыя людзі. Сёння камп'ютарны клас у Пудуянскай школе прапаноўвае вучням прасунутыя машыны і плоскія маніторы.



чатку з вясковымі дзецьмі, набрацца вольту. Думала, 5 гадоў хоцьці. Працую на Дрыбіншчыне ўжо 17.

Што асабліва падабаецца, адзначаюць Лавярэнавы, дык гэта павага людзей. Людзі на вёсцы добра ведаюць адзін аднаго, адсюль і стаўленне іншае, чым у вялікім гарадскім «мурашніку».

— Здаўна на сале настаўнікі карыстаюцца вялікай павагай, і гэта нязменна і цяпер, — лічыць Сяргей. — Прыёмам, калі ідзеш па вуліцы, а людзі ўсімхаюцца табе, вітаюцца. І я не шкадую, што трапіў сюды на працу. Я з павагай стаўлюся да ўсіх дзяцей, але не буду хаваць таго, што вясковыя дзеці, якім штодня трэба дапамагчы, маюць выдатныя асабістыя якасці: добрыя характары, цяргліваасць і ўпартаасць.

— Няма розніцы, дзе жыць — у Мінску ці ў Пудуіні: калі рыхтавацца штодня, можна дасягнуць высокіх вынікаў, — лічыць Дзіма Лавярэнаў. — Але вучыцца буду далей у Мінску. Не вызначыўся яшчэ, кім быць: альбо ваенным, альбо працаваць у парку высокіх тэхналогій. Схіляюся да апошняга.

АСФАЛЬТ І ГРАДКІ

Сёння паміж сельскімі і гарадскімі настаўнікамі і іх дзецьмі мала адрозненняў і ў побыце. Асабліва гэта відаць у пасёлку Пудуіня, які месціцца не вельмі далёка ад Магілёва.

— Можна працаваць у горадзе, а жыць у вёсцы, — гаворыць Сяргей. — У нас жывуць, напрыклад, прыватныя падпрямальнікі, якія працуюць у Магілёве. Калі ў цэбе ёсць аўтамабіль, то якія праблемы? Маеш усё магчымыя горады і перавагі сельскага ладу жыцця.

— Мы ў будучыні прыйдзем да заходняй мадэлі, — пераканана Вольга. — Калі ў адным месцы — праца, а дома — свой кавалек зямлі і свежае паветра. Мы таксама ўлетку працуем на зямлі: хочацца часам пакарацца ў градах, і калі чырвоныя таматы ў цяпліцы — прыемна глядзець.

На падзаконнях у доме Лавярэнавых мірна суседняне расада таматаў і заморская архіда, якую падарвалі сябры з Італіі. Мяжкія каналы, камп'ютар на стале, камін. Праўда, такі камфорт сямя атрымала ў вёсцы не адразу.

— Калі мы прыехалі сюды працаваць, у нас была звычайная хата, з печкай і прыбыральняй на вуліцы. Але калі нарадзілася трэцяе дзіця, то дзяржава дапамагла нам прыбраць новы дом з усімі выгодамі. Праўда, мы самі не імкнуліся мець новы дом, але вельмі хацелі дачку. Старэйшыя дзеці ў сям'і — хлопчыкі. Проста адно з другім спячаць.

— Ува ўсіх бацькоў ёсць адказнасць за дзяцей, — гаворыць Вольга. — Мы хочам, каб нашы дзеці гадваліся ў дабрабыце. Каб у іх была ежа і адзежа. І каб яны самі былі неабякавымі людзьмі.

— У нас вялікія планы на лета: хочам адлучыцца на рэчцы, — расказвае Сяргей. — Раней у нас была карова, і мы не маглі адехаць ад дому. А цяпер хочацца паглядзець прыгожыя месцы ў нашай Беларусі.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.

Дрыбінскі раён.

НА «ПРАМОЙ ЛІНІІ» — ГУБЕРНАТАР ВІЦЕБШЧЫНЫ

Старшыня Віцебскага аблвыканкама Аляксандр КОСІНЦ падачы «прамой лініі» выслушаў жыхароў Прыдзвінскага краю. Ахвотныя выказаць губернатару свае праблемы, пажаданні і нават прановы аказалася так многа, што «тэлефонны прыём» цягнуўся на гадзіну больш, чым планавалася: за чатыры гадзіны губернатар выслушаў 50 чалавек.

Між іншым, калі ўважліва прааналізаваць вызначаныя праблемы, пытанні, якія патрабуюць вырашэння на ўзроўні губернатара, аказалася ўсяго два-тры. Астатнія жыццёвыя праблемы маглі, ды і павінны былі вырашаць камунальнікі, а таксама адміністрацыі раёнаў. Гэта пацярджэнне слабай работы з насельніцтвам, адсутнасці нармальнага інфармавання людзей.

Першай патэлефанавала жыхарка Віцебска, якая паскардзілася на тое, што не спяшаюцца зварыць рамонт двара. Рабочыя працуюць, паводле слоў жанчыны, толькі 2-3 гадзіны штодня. Выслушавшы гэта, губернатар паабяцаў, што ўжо да 1 чэрвеня двор будзе ў ідэальным стане.

Улічч адна жанчына расказала, што ў Віцебскім раёне атрымала ў спадчыну ад бацькоў дом і зямлю. Але не можа з роднай сястрой знайсці

паразуменне, бо сястра знішчае пасаджанія клумбцы і стварае іншыя праблемы. Мясцовым уладам цяпер трэба або пастарацца неяк памярыць сясяцёр, або дапамагчы ва ўстаноўцы агародку.

А 25-гадовая дачка яшчэ адной грамадзянкі ніяк не можа знайсці працу. Скончыла яна літаратурны інстытут, ведае англійскую мову.

З вёскі Вярхоўе, якая увайшла ў склад Віцебска, патэлефанавала жанчына, якая выхоўвае прыёмных дзяцей. Уз'яла б яшчэ 5-6, ды жыллёвыя ўмовы не дазваляюць. Губернатар паабяцаў жанчыне за дабрабыт і любоў да дзяцей і паабяцаў паспрыць у стварэнні так званай дома сямейнага тыпу. Тым больш, што, як расказала жанчына, яе сям'яўка таксама стала самай чужым дзецем. Таму неабходна вылучыць сітуацыю і пастарацца дапамагчы неабякавым мамам.

Людзі выказвалі прэтэнзіі наконт стану трактараў, на тэрыторыі віцебскага дзіцячага сада хочацца бачыць новыя пляцоўкі для гульні дзяцей.

— Як паказала гэтая чарговая «прамая лінія», людзей вельмі хваляюць пытанні працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Турбуюць стан дахаў, падачы халоднай, гарачай вады, работа каналізацыйных сістэм. Пытанні звязана

ЗАКАХАННЯ СЭРЦЫ Ў КЛІМАВІЧАХ

Залатое вяселле, парад закаханых і конкурс для маладых. 14 мая ў раённым цэнтры Клімавічаў адбудзецца ўрачыстасць да Міжнароднага дня сям'і.

Адрыццё святачная праграма мерапрыемствам у мясцовым ЗАГСе: залатое вяселле адзначае Данута Івануана і Уладзімір Аляксеевіч Прэльсы, якія разам пражылі 50 гадоў.

Потым па цэнтральных вуліцах Клімавічаў рушыць Парад закаханых сэрцаў. У іх возьмуць удзел 40 сямейных пар, а таксама закаханых маладых людзей. Увогуле — больш за сотню чалавек, у суправаджэнні аркестра і на чале з упрыгожанымі да вяселля вінтажымі аўтамабілем «Перамога».

Свята працягнецца моладзевай шоу-праграмай «Шансачыце белым разам», якая адбудзецца ў амфітэатры гарадскога парка. Чатыры маладыя пары, якія мяркуюць уступіць у шлюб, будуць публічна рыхтавацца да сямейнага жыцця. Будучым жаніхам і нявестам запрапануюць справіцца з нестандартнымі сітуацыямі і навучыцца танцаваць вальс, а таксама здзівіць каханнага чалавека. Спэдзяміся, што ўдзельнікі здышч прыемна, каб не спужаць сваю другую палавінку сямейнымі выпрабаваннямі напярэдадні вяселля. Віншум з Міжнародным днём сям'і!

Ілона ІВАНОВА.

КВАТЭРНАЯ МАХЛЯРКА — «ЖОНКА» БІЗНЭСМЕНА

Прадпрыемная жыхарка Віцебска, якая афіцыйна не працавала, зарабляла на тым, што здавала кватэры. Адно памішканне — адрозне некалькі кліентаў. Будучы ахвэр свайго абману, як высветлілі ў пракуратуры, шукала па добра наладжанай, «пастаўленай на канвейер» схеме.

Як паведаміў «Звяздзе» памочнік пракурора Першамайскага раёна горада Віцебска Алег Антоненка, жанчына спачатку ў адной з віцебскіх рэкламных газет знаходзіла паведамленні аб адначы кватэры на доўгі тэрмін. Пры гэтым асабістую ўвагу ўдзяляла мабліраваным кватэрам у цэнтры старажытнага горада. І з абавязкова найнаўсённяшнюю бытавую тэхніку. Потым тэлефанавала гаспадарам і дамаўлялася аб сустрэчы. У пачатку размовы прадставілася супрацоўніцай даволі вядомай і вельмі паспяховай расійскай турыстычнай фірмы. Такім чынам упэўнівала людзей

у тым, што яна — надзейны чалавек з грашмамі. І гаспадары, «зчараваныя» абяцаннямі сучаснага вышлячача грошы за здадзеную імі кватэру, смела ўручалі даме ключы.

Далей — справа тэхнікі. Дама адрозне з давала аб'яву ўжо ад свайго імя ў тую ж самую газету аб тым, што здае кватэру па параўнальна прывабнай цане. Будучым «наваасёлам» расказвала казкі пра тое, што яна жонка забяспечаннага маскоўскага дзелавога чалавека.

І, у прынцыпе, грошы яе не цікавіць. А кватэру здае, маўляў, таму, што вельмі доўгі час прастое падала межамі Віцебска і проста не хоча, каб кватэра заставалася пустой, без нагледу.

Сярод небарак, якія паверылі ў гэтую хлусню, была і маладая сям'я з Віцебскага раёна. Людзі заплацілі за права пражывання ў добрай кватэры суму, эквівалентную 600 доларам ЗША. Гэтым грошам атрымалі ад сваёй, якія хацелася, каб

няя з работай транспарту і іншых, — падбёрў вынікі «прамой лініі» губернатар і звярнуўся да адказных асоб, якія прысутнічалі ў кабінете: — неабходна поўная сістэма інвентарызацыі. Па яе выніках трэба праінфармаваць людзей: калі будзе прыведзена ў парадак іх вуліца, калі заменіць інжынерныя сеткі. Неабходны і план таго, калі што будзе канкрэтна зроблена ў дакладны тэрмін. Толькі ў Віцебску трэба зносіць больш за 360 дамоў. І патрабуецца 500 мільярдў рублёў. Інтэрнаў трэба рамантаваць, а гэта яшчэ 150 мільярдў. Каб адрамантаваць жыллёвы фонд для таго ж Віцебска, патрэбны адзін трыльён рублёў. Людзі правільна падмаюць пытанні. Яны хочучы нармальна жыць.

Старшыня аблвыканкама падкрэсліў, што «прамую лінію» праводзяць не для таго, каб толькі яе правесці. Аджак павінен быць дадзены на кожнае пытанне і неабходна вырашаць праблемы людзей, калі вядома, звяртаюцца з абгрунтаванымі пытаннямі.

Наконт «вечнай тэмы» недахопу фінансавых рэсурсаў ў вырашэнне праблем рамонтў таго ж жылля, губернатар упэўнены, што такія рэсурсы ёсць. Проста грошы трэба расходуваць эканомна.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

маладажонкі пажылі ў асобнай кватэры. Па сваёй дамоўленасці з махляркай муж і жонка павіны былі пражываць у кватэры шэсць месяцаў, а фактычна пражылі менш за тыдзень, пакуль не з'явіліся на парозе ўладальнікі кватэры.

А яшчэ падчас следства высветлілася, што хітрая «жонка бізнэсмена» крапа маёмасць з кватэры, якая здавала. І з'явіліся, нават бізнэсу... Паказвала будучым жыхарам кватэру з мэбляй, тэлевізарам, музычным цэнтрам і гэтак далей, што, безумоўна, гарантавала ёй магчымае папрасіць добрую суму за права пражывання. Абяцала пакінуць кватэру праз некалькі дзён. Атрымаўшы «аванс», заўсёды пакідала ключы ў паштовай скрынцы. Давярляўшы наваасёлкі часта ўваходзілі ў кватэры, дзе ўжо не было многата з хатняй «начынкай».

Органамі папярэдняга расследавання ўстаноўлена ажно дзевецць эпизодаў злычыннай дзейнасці махляркі. Яе далейшы лёс вырашыць суд.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Псовае палыванне Ігара ІСАЕВА



— Так, які ў нас крытэрый ў намінацыі «Захаваанне беларускіх традыцый»? — укладаньня на чальнік у працягу кар'яры тытунага бізнэсу «Белгазпрамбанка» Святалана КОНЧЫЦ на шляху да «Сядзібы» Ігара Ісаева ў вёсцы Гаі Магілёўскай вобласці. — Валоданне беларускай мовай? Тады размаўляць з гаспадарам пачынае ты, Вольга. Гэта ўжо бы вярот да мяне, журналіста «Звязды», — газеты на роднай мове. І я сапраўды стала вітаць маладоў жанчынну, якая нас сустракала, па-беларуску, але та аказала мне паруску. Члены журы ўжо гатовы былі запісаць гэты факт у «Мінусы» сядзібы, аднак праз гадзіну ўсім стала зразумела: «плюсы» тут куды больш важкія.



Сабакар

Калі апісваць у храналагічным парадку, то першае, што нас уразіла, — сабакі. Сярод членаў журы былі такія, хто ўпершыню на свае вочы убачыў хартоў. На «Сядзібе» Ісаева гэтыя сабакі, якія сваёй прыгожасцю, грацыяй і спакоем выклікаюць у паміці палатно Брайгеля, сустракаюць гэтыя другія пасля гаспадароў. Яны з задавальненнем пазіруюць перад фотакameraмі, а ў адказ на ласку і ўвагу да сябе даверліва і сарамліва, апусціўшы вочы, працягваюць лапу.

Другая фішка — коні. Гэта з-за іх фермерскага гаспадарства стала яшчэ і аграэсідзібай.

— Была тут калісьці калгасная жылывагадоўчая ферма, — расказвае гаспадар. — Потым яе закрылі, яна гадоў 5-6 стаяла пустая. Нарэшце паўстала пытанне — або разабраць, або прадаць. Я на той час працаваў у калгасе інжынерам і старэйшым прафмак, апроч таго, з сябрамі-партнёрамі мы арандавалі 60 гектараў зямлі. І васьм у 1996 годзе я выкупіў гэтую ферму, узяў 6 гектараў зямлі, аформіў фермерства і пачаў паціць займацца. Спачатку — гароднінай, бо меў довед... Коней набылі пазней, дзеля

яны займаюцца іпатрапіяй. Першае памішканне яны пабудавалі, каб было дзе пераарануцца перад і пасля заняткаў, скласці рэчы, папіць чаю. Потым у гэтым памішканні сталі адзначаць святы. Па жаданні гэтай гаспадары могуць і паехаць на скрыжы: са сваёй гаспадаркі яны маюць мяска, якія, гародніну, садавіну, а таксама — загатоўкі грыбаву і лясных ягад. Гэта дазваляе эканамічна і гарантуе якасць і экалагічнасць. На сядзібе ёсць добрая лазня і душ. Сюды прыязджаюць і проста так — пагуляць з сям'яй або невялікімі кампаніямі. З такіх наведванняў гаспадары не бярдуць плату. Дагэтуль на «Сядзібе» не было магчымасці спыніцца на ноч, але хутка тут з'явіцца і гасцявы дом са спальнямі пакаймай...

Дзеці

Апроч усяго Ісаевы ахвотна займаюцца дабрачыннасцю: яны бязвыплатна прымаюць дзяцей з хоспіса, дзцяці-інвалідаў, маладых інвалідаў. Нядаўна прывозілі сюды ветэрану, частавалі іх вешняй на сале, падавалі калусту, грыбы і наліўку.

— Мы гадоў ляў ужо праводзім на сваёй тэрыторыі навагоднія святы для дзяцей, — працягвае пераліч

ваць Ігар. — Сёлета ў нас пабывала каля тысячы дзяцей, летася — паўтары тысячы на працягу двух тыдняў. Троці год убіраем сапраўдную елку. Запрашаем прафесійных ацёркаў з драмтэатра: прадстаўленне цягнецца дзве з паловай гадзіны. Дзед Мароз вярхом на кані сустракае дзяцей, мы праводзім пагуадзінную экскурсію на ферме, акіяры лядаць гульні, мы накрываем салодкі стол, ставім самавар, Дзед Мароз абавязкова ўручае падарункі...

— Сабак закрываеце, калі дзеці прыязджаюць? — Не. Дзеціям вельмі цікавае зносіны з жылвімаі. Некаторыя прыязджаюць па тры гадзі запар. — Дзеці адкуль? — З усіх школ горада. Мы працуем з турфірмамі, яны фарміруюць групы...

Гэта паведамленне канчаткова пакарыла журы. Сёння ў нашай краіне зарэгістравана больш за тысячу аграэсідзіб, але вялікая частка сярод іх — не аграэсідзібы ў чыстым выглядзе. Часта гэта банальная здача ў арэнду добраўпарадкаванага вясковага дома ці катэджа з лазняй, барбекюшніцай і алтынкай. Няродка займаюцца такім аграэсідзібам жыхары гарадоў, якія зарэгістравалі ў сельскай мясцовасці, рканструявалі дом і ўладкавалі тэрыторыю вакол яго. Але яны не трымаюць уласнай гаспадаркі, не садзяць агарод і не праводзяць экскурсіі на ферме.

Былі спробы гаспадароў аграэсідзіб зрабіць праграмы для дзіцячых груп і раней. Святалана Агарка з вёскі Дакудава пад Лідай, настаўніца гісторыі і гаспадыня сядзібы «Дакудава», некалькі гадоў таму распрацавала найцікавейшыя анімацыі для школьнікаў «Шлях хлеба» і «Шлях лёну» (маю права так казаць, бо адпраўляла ў Дакудава дачку ў складзе класа), але яны так і засталіся незапрацаванымі. Ігар Ісаев пайшоў іншым шляхам — праз супрацоўніцтва з турфірмамі. І як вынік — тысячы дзяцей пабывалі на яго сядзібе і убачылі жывога ваўка і янота, пакармілі коней, паглядзілі сабак, сфатаграфавалі свінак. І паехалі далюма, поўныя новых уражанняў. А магчыма, нехта з іх стаў маршчы пра ўласныя фермы або сад. Несумнеўна адно: дзіцячым душам дакарнулася да прыроды, а гэта сёння карысней за любыя псіхатронічны і сядзельныя прэпараты.

Аднак гэта, аказалася, яшчэ не усё. Ісаевы займаюцца з дзецьмі заатрапіяй. На тэрыторыі іх сядзібы круглы год знаходзяцца падлеткі з вучылішча закрывацца тыпу. Сюды прыязджаюць лепшыя, у якасці заахоўвання. Яны знаходзяцца тут палову дня, на канікулах — цэлы дзень, дапамагаюць кляпаціцца пра жыццё, самі сабе гатуюць ежу. Атрымоўваюць псіхалагічны разрадак, адчуванне свабоды, а таксама аднаведчыя навукі. Аднойчы прыехалі ўдзельнікі рыцарскага клуба, хацелі пагуляць на конях эздзіць, каб паўдзельнічаць на свяце горада. У Ісаевых ёсць два бела-лаўрарыцкія прырасты масці, вельмі спакійныя. Праўда, на Свята горада яны так і не паехалі, бо аказалася, што коней трэба пры-

вучаць для грукату жалеаза, інакш яны могуць спужацца і нарабіць бяды. Затое цяпер у гаспадары сядзібы ёсць не проста мара, а ідэя для бізнэс-плана.

На зваротным шляху журы аднагалосна вырашыла перанесці «Сядзібу» Ісаева ў іншую намінацыю.

«Тут я адчуў сапраўднае сутыкненне з прыродай, — рэзюмаваў доктар архітэктуры, прафесар Сяргей СЕРГАЧОУ. — Не так часта можна убачыць такую радзінку пароды сабак, мець з імі стасункі, тым больш што жылвіны свет, які там прадстаўлены, — вельмі добры тэматэма. Нават воўк вызывае жаданне паспрабаваць. Добра звыкліваецца адчувацца ў гаспадары. На «Сядзібе» адчуваецца лёгка, свабодна. Яна — даступная і простая. На іншай сядзібе страшна бывае да свенкі дакарнуцца, бо бачыш, якія вялікія сродкі ў ёй укладзены, і тады ўзнікае пэўная скаванасць. Тут такога няма — напэўна, таму і з'яўляецца пачуццё яднання з прыродай.

У іх добрыя задумкі пра рыцарскіх коней. Калі гэта будзе рэалізавана, то гэтыя коні будуць атмасферу сярэднявечча, убачыць рысы старажытнага Магілёва, у свай час — цэнтра ваводства. Тут можа быць створана ўнікальнае ў Беларусі відовішча.

Гэтым людзям складана з фінансавога пункту погляду, але яны паспяхова вырашаюць свае праблемы. Відавочна, што пабудовы на сядзібе расцунгнуты па часе, выкарыстоўваюцца розныя матэрыялы, але, разам з тым, няма нічога такога, што раздзяляла б — няхай нават гэта можна было зрабіць і лепш, больш якасна. Часта сучасныя матэрыялы адрозняюць чалавека ад прыроды, а тут гаспадар выкарыстаў простую цэглу, звычайныя дошкі і тым самым сядзельніцаў імякненню наблізіцца да прыроды, якое жыве ў кожным чалавеку.

Не сумняваюся, што ў гаспадароў «Сядзібы» ўсё атрымаецца, і вельмі высока цаню работу, якую яны праводзяць з дзецьмі. Не кожны можа пахваліцца тым, што на навагоднія святы праз яго тэрыторыю праходзіць больш за тысячы дзяцей. Вельмі карысна і праца з падлеткамі, у якіх на пэўным этапе парушыліся сацыяльныя сувязі з грамадствам. Ісаевы дапамагаюць гэтай сувязі аднавіць. Яны вяртаюць каштоўнасць звычайным дзеянням. Вось мы прыехалі, а хлопцы дрочы са складваюць — гэта ж карысна, патрэбная праца. Прычым яе трэба зрабіць правільна, каб не абваліліся касці, каб дрочы ляжалі кампактна. Такія навукі важныя для мужчын. І самае галоўнае, дзеці на сядзібе бачаць, што побач з імі працуюць дарослыя, яны маюць магчымасць назіраць стваральны працэс. У выхаваўчых умовах такая магчымасць ёсць не заўсёды, там вырашаюцца іншыя заданні».

Парайшыся, журы конкурсы вырашыла аддаць Ісаеву перамогу ў намінацыі «Здаровы лад жыцця». Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, Магілёўскі раён.

Гульні

Нарэшце мы спыталі Ігара, чаму ён удзельнічае ў рэспубліканскім конкурсе «Лепшая сядзіба года» ў намінацыі «Захаваанне беларускіх традыцый». «Сядзіба» відавочна была адной з лепшых, але ў іншай намінацыі. Аказалася, што гаспадары, апроч усяго, спрабуюць адрадыць народнае абрады: Купалле, Гуканне вясны, Каліды... Яны эдзілі ў Музей народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам на семінары, паглядзелі, як правільна праводзіць такія святы. Потым пазвалі спецыялістам наведваць іх у якасці эксперыменту наладзілі народнае гуляне ў сябе, зрабілі лясці і вянкі, апраунулі народныя строі... Восем чалавек яны завілі пра сябе ў «традыцыйнай» намінацыі.

Усё гэта, безумоўна, пахвальна і толькі дадае прывабнасці «Сядзібе». Хоць і не бяспрэчна. Добра, што Ісаевы наведвалі семінары пад Мінскам, аднак навукоўцы кажучы, што ў кожнай мясцовасці абрады і гульні, як, дарэчы, і кухня, мелі свае адрозненні. Таму калі захоўваць, развіваць і перадаваць духоўныя традыцы

СВОЙ ДОМ — СВАЯ КРЭПАСЦЬ

У Мінску скончылі рэканструкцыю Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей

ГЛЕДЗЯЧЫ на вялікі трохпавярховы будынак з высокімі вокнамі на вуліцы Чабарова, 6А, нават не верыцца, што калісьці тут былі дзіцячы садок. Зусім хутка у гэтых сценах заживе Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей — дзейная арганізацыя, якая пакуль вымушана тупіцца ў Доме ветэранаў у мікра-раёне Серабранка.

Новы будынак для ўнікальнага цэнтра
Новы будынак удыне ў цэнтры новае жыццё. Паводле слоў дырэктара цэнтра Андрэя Тураўца, тут будзе ажыццяўляцца такія напрамкі дзейнасці, якіх больш няма нідзе ў рэспубліцы:

— У сем'ях, дзе выхоўваюць дзіця з саматычным захворваннем, у першую чаргу з анкалогіяй, часам узнікаюць праблемы з псіхалагічнай рэабілітацыяй пасля доўгага курсу лячэння. У Нарвегіі ў такой сітуацыі навучыліся дапамагаць. Па іх прыкладзе будзем працаваць і мы: на трэцім паверсе новага будынка размесціцца аддзяленне па псіхалагічнай рэабілітацыі сем'яў.

Цэнтр сям'і і дзяцей у Мінску — адзіны ў сваім родзе, астатнія падобныя цэнтры паступова ператварыліся ў цэнтры абслугоўвання насельніцтва.

— Яшчэ два цікавыя напрамкі нашай дзейнасці — тата- і мама-школы, — працягвае Андрэй Туравец. — Падобная шведкая тэхналогія працы з бацькамі існуе ў нас ужо каля паўгода, ядронна прывяжылі і дае ядронны вынік. У далейшым плануем пашырыць такія арганізацыі і на іншыя раёны горада.

Чакаецца, што сваю працу ў новым будынку цэнтр распачне ў верасні 2011 года. На першым паверсе асноўнага цэнтра будзе размя-

Міжнародная дабрачынная арганізацыя «Клуб ільвоў» створана ў ЗША ў 1917 годзе. Сёння яна мае свае філіялы ў 197 краінах свету, у Беларусі такі клуб існуе з 2004 года. Асноўная мэта арганізацыі — збор сродкаў і фінансаванне пэўных сацыяльных праектаў у розных краінах свету.

шчаца пакоі для трэнінгаў, лекцыйная зала для працы з бацькамі і спецыялістамі, гульнявыя пакоі. На другім паверсе змесціцца адміністрацыя і залы для трэнінгаў і кансультацый. Адно з навінак стане пакой сямейнай тэрапіі.

Ілья ЛАПАТО. Фота Васіля МАЛАШЭНКАВА.



Падчас урачыстага адкрыцця.

Рэканструкцыя новага будынка патрабавала немалых сродкаў. На дапамогу прыйшлі члены «Клуба ільвоў» — дабрачынная арганізацыя, якая збірае сродкі для фінансавання сацыяльных праектаў у розных краінах свету.

Цяжка было пачынаць. Але пазней далучыліся гарадскія ўлады і замежныя спонсары, — распавядае старшыня Беларускага аддзялення «Клуба ільвоў» Вячаслаў ШЧОРБА. — Пазней былі створаны праектны камітэт, куды увайшлі прадстаўнікі 5 краін — Швецыі, Фінляндыі, Даніі, Ірландыі і Нарвегіі. Праектная група, якую ўзначалілі нарвежцаў Эрык Эван, аб'яднала вакол сябе сотні валанцёраў і спонсараў, якія садзейнічалі рэканструкцыі гэтага будынка.

Агульны кошт рэканструкцыі склаў у выніку амаль 800 тысяч еўра, чаквёртую частку ад гэтай сумы ўнёс «Клуб ільвоў», яшчэ тры чвэрці — ўлады сталіцы.

ЗНІШЧЫЦЬ? НЕ, ЗАХАВАЦЬ

Дэмантаванне скульптуры савецкіх часоў жыцця Літвы можна ўбачыць у парку «Грутас» непадалёк ад Друскенінка

КАЛІ ехаць у Літву з Гродна, то літаральна побач з дзяржаўнай мяжой, за пяць кіламетраў ад курортнага Друскенінка, у мястэчку Грутас размешчаны ўнікальны музей пад адкрытым небам — парк савецкіх скульптур. Падобныя музеі раліквей савецкага перыяду створаны ў Венгрыі непадалёк ад Будапешта і ў польскім населеным пункце Казлоўка, аднак такога маштабу, як у парку «Грутас» (89 скульптур і каля 1,4 мільёна іншых экспанатаў), няма нідзе. Карэспандэнт «Звязды» нядаўна пабываў у гэтым музеі.

Стваральнік парку «Грутас» Вільюмас Малинаўскас прыязна сустраў беларускага журналіста і, перш чым пагутарыць, прапанаваў накіравацца ў падарожжа па музейнай тэрыторыі (яго плошча складае каля 20 гектараў) з дапамогаў аўдыягдыда. Праходзіш каля экспанатаў, накіраваў на кнопку з якой нумарам і слухаш (на літоўскай, польскай, англійскай, а ў а.м.м. выпадку — на рускай, мовах) адпаведны каментарый. З тымі ці іншымі ацэнкамі мінуўшчыны, з якімі можна пагадзіцца альбо не. Гэта як запрашэнне да роздуму. Менавіта такую задачу, як пазней скажаў спадар Малинаўскас, ён і ставіў пры стварэнні экспазіцыі парку «Грутас»: «Гісторыя народа, які бы м'яніна да яе ні ставіліся, не можа быць знішчана».

А такая пагроза ў дачыненні да помнікаў савецкага перыяду гісторыі Літвы была вельмі рэальнай. Пасля аднаўлення незалежнасці краіны ў 1989-1991 гады многія скульптуры савецкіх часоў былі дэмантаваны і, пакалі адсутнічаў заканадаўчы парадокс іх захавання, вальліся на скарпадзе, у дварах, звычайна на тэрыторыі камунальных прадпрыемстваў. Многія помнікі былі пашкоджаны пры дэмантажы, на іхшыя паклалі вока гандляры металам... Знішчэнне гэтую спадчыну? Захаваць?

На гэты конт было шмат меркаванняў, і менавіта Вільюмас Малинаўскас быў адным з ініцыятараў цывільскага падыходу да стварэння савецкай манументальнасці. Пры-

ліна, літоўскія кіраўнікі (і іншыя) былі перададзеныя парку на захоўванне і экспанаванне па распараджэнні ўрада, а большую частку Вільюмас Малинаўскас набыў у розных арганізацыях і прыватных асоб. Толькі перавозка з іншых рэгіёнаў Літвы скульптур, многія з якіх дэмантаваны па вазе, каштавала дзясяткі тысяч еўра.

У інфармацыйным цэнтры парку «Грутас» дэманструюцца дакументальныя гукавыя, кіна- і фотаматэрыялы савецкіх часоў. У памяшканні, стылізаваным пад клуб чытацкага савета, мінулага стагоддзя, — сапраўдная атрыбутыка таго перыяду: партрэты Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, кнігі, плакаты, сцягі, а таксама... гармонік і тыповыя тагачаснае адзенне — ваўтоўка. А побач — савецкія грошы, узнагароды, значкі... У кіёўскай прадаўцы сувеніраў з савецкай сімволікай, у кавярні Груткага парку афіцыйна і чыровыя галыштукі прапаганцы боршч «Насталіва», катлеты «Бываць, маладосць». На гульнявой пляцоўцы (быццам у луннапарку савецкіх часоў) дзесяць можна пакаціцца на каруселях, уявіўшы, у якія атрацыёны гулялі іх бацькі, дзядулі і бабулі. А ў пасляваеннай чыгуначнай дрывізне, што стаіць на вузлакалейцы, можна набывць білет латарэі ДТСААФ. Усе білеты шчаслівыя, а ў якасці выйгрышу — зноў жа рэчы, што нагадваюць пра савецкую эпоху.

Ёсць у парку і нешта падобнае на... самагонны апарат — гэта «помнік»... гарэццы. Паводле інфармацыі аўдыягдыда, некалькі гадоў таму адна газета правяла сярод чытачоў апытанне на выяўленні найбольшага шкоднага Літвы. Спачатку лідзіраваў то адзін, то другі віды менавіта палітык, аднак у выніку аказалася, што ніводны палітык не прычыніў Літве столькі шкоды, колькі гарэлка.

ЯНДЭКС ХОЧА БЫЦЬ БЕЛАРУСКАМОУНЫМ — але гэтым карыстаюцца толькі 1,5% беларусаў

РАСІЙСКАЯ кампанія Яндэкс на сваім сэрвісе «Яндэкс». Карты выклала панарамныя здымкі Мінска — пра гэты новы сэрвіс і пра спецыфіку працы на беларускім рынку спецыялісты Яндэкса расказалі на прэс-канферэнцы ў Мінску.

Такім чынам, цяпер карыстальнікі інтэрэнту могуць зрабіць віртуальную прагулку па сталіцы Беларусі: усяго было ахволена 1010 кіламетраў мінскіх дарог, зроблена 94268 фотаздымкаў з дапамогай спецыяльных фотакamera, усталяваных на аўтамашыне. Праўда, Мінск на фотакартках будзе вясенскі: здымкі былі зроблены ў перыяд з 17 верасня па 11 кастрычніка 2010 года.

Наступная задача для Яндэкса па Беларусі — апублікаваць карты абласных цэнтраў і іх панарамныя фотаздымкі. Заняцця гэтым кампанія плануе ўжо сёлета. Таксама журналісты пацвярдылі, ці не ўзнікае пытанне ў грамадзян, якія выпадкова патрапілі на панарамныя фоты.

— Заканадаўства наша праводзіць вельмі выразную мяжу: калі чалавек, які патрапіў у кадр, не з'яўляецца мэтай фотаздымка, то яго дазваля на фотаздымкі не пабраць, — лічыць Сяргей ПЯТРЭНКА, прадстаўнік Яндэкса ў Беларусі. — Мы здымалі вуліцы і будынкi, мы ніколі не здымалі канкрэтных людзей. І закон нам дае права здымаць усё, не пытаючыся дазволу ў людзей, якія выладова трапляюць у кадр. Такім правам

мы карыстаемся і замазваць твары людзей не збіраемся.

Андрэй СТРАЛКОЎ, кіраўнік аддзела кантэнт-сэрвісу Яндэкса, выказаў думку, што нашы людзі, у адорэненне, напрыклад, ад амерыканцаў, наадварот, станюча ўспрымаюць сябе на здымках:

— Тут яшчэ пытанне ментальнасці: па нашым вопыце, трапленне ў кадр пры здымках носіць зусім іншую паліранасць — людзі з радасцю дэманструюць знаёмыя месцы, дзе яны патрапілі ў кадр, расказваюць, пры якіх абставінах гэта было, і лічаць такі выпадак вялікай удачай. Таксама ёсць людзі, якія шукаюць нейкія смешныя моманты, якія атрымалі пры здымках, так што гэта пазітыўныя рэчы.

Што тычыцца рэжымных аб'ектаў, то іх на панарамных здымках Яндэкса не будзе:

— Так, ёсць некаторыя колькасць аб'ектаў, якія здымаць было нельга. Мы проста пастараліся аб'ехаць такія аб'екты, каб не было шырэй плям і разрываў у гэтым месцы, — патлумачыў Сяргей Пятрэнка. — Так, абмежаванні ёсць, і мы пастараліся гэтыя абмежаванні не парушаць —

навошта нам сварыцца? Дарэчы, у Севастопалі нам не далі здымаць расійскую ваенную базу і лётчына Януковіча. А ў нейкім іншым крымскім рэгіёне нашы машыны абганяў прыгожы джып, падрэзаў, прысіню, адтуль вышліў дзугат, зраўчаў, Варжоўнага Савета Крыма, уручыў вітаў і папрасіў вельмі старанна афіцэраграфавача яго раён...

Сітуацыю з валютай адчуў нават расійскі Яндэкс

Безумоўна, беларускія журналісты спыталі і пра абалеллае — ці адчула расійская фірма тую сітуацыю з валютай, што склалася ў нашай краіне ў апошні час:

— Вядома, мы адчулі, бо гэта адбылася на нашых беларускіх партнёрах — яны не могуць з канца сакавіка купіць расійскія рублі для плацяжоў. Так што праблема ведаема, яна, на жаль, не маленькая, бо ў агенцтваў назапасілася дастаткова вялікая запаванаснасць перад намi. І мы разумеем, што пры сённяшнім стане на валютным рынку цяжка ад іх патрабаваць неадкладна і тэрмінова заплаціць. Таму мы думаем, што з гэтым можна зрабіць. Калі спрабуем наладзіць працу з прыёмам беларускіх рублёў на тэрыторыі Расіі — гэта рахунак у расійскі банк у

беларускі рубль. І будучыя плацяжы можна будзе праводзіць такім чынам, — патлумачыў Сяргей Пятрэнка. — Наогул, нічога асабліва страшнага тут няма, мы ў краіне ў свой час такое ж перажалі ў 2008 годзе, калі за месяц грыўня ўпала на 59% — і, як бачыць, жыццё і здароўе. Вядома, там было лягчэй, бо ў нас была мясцовая кампанія і мы ўжо разбіраліся Яндэкс з Яндэксам. Тут жа разлікі з трэцімі асобамі... Але нічога, як-небудзь разбяромся. У нас няма жадання любой ценой выцягнуць запаванаснасць з мясцовых партнёраў, каб яны тут голыя і босыя выкарыстоўвае беларускую мову, хоць мы ў імяем шукача па-беларуску, і маем галоўную старонку па-беларуску і г.д. Гэта сур'ёзна ўплывае на расстануюку прыярэнтаў: мы г.т.т. хочам займацца, але пры наўнасці аднаго рэсурсу, які можна выдзеліць або на панарамы, або на беларускі інтэрфейс карт, мы дакладна зробім панарамы, бо гэта, безумоўна, будзе найбольш запатрабавана...

Беларуская мова — развіваць хочам, але дзе попыт?

З моманту афіцыйнага прыходу ў Беларусь у красавіку мінулага года Яндэкс часткова мае беларускі інтэрфейс, таму «Звязда» пацвярдыла, якія кампаніі далейшыя планы на развіццё беларускай лакалізацыі партала.

— Мы, безумоўна, разумеем, што нацыянальная мова ў любой краіне з'яўляецца важным фактарам: яе вы прыходзіць адом і выціраць ногі ля парогі, так адпаведна і з прыходам у краіну трэба паваж-

жаць і прымаць да ўвагі яе мову. Але ёсць іншы момант — пытанне запатрабаванасці. На жаль, у нас няма магчымасці на кожную нашу задачу выдзяляць 200% неабходных рэсурсаў. І таму даводзіцца выбіраць прыярэтыя, — тлумачыць Сяргей Пятрэнка. — Прыяўд прыклад Украіны: там працэнт выкарыстання ўкраінскай мовы наведальнікамі складае ад 15 у Данецкай і Луганскай абласцях (самы рускамоўны) да 40% у Івана-Франкоўскай, і гэта пры тым, што ў нас імяд расійскай кампаніі. На жаль, уся Беларусь у сярэднім і 1,5% выпадкаў выкарыстоўвае беларускую мову, хоць мы ў імяем шукача па-беларуску, і маем галоўную старонку па-беларуску і г.д. Гэта сур'ёзна ўплывае на расстануюку прыярэнтаў: мы г.т.т. хочам займацца, але пры наўнасці аднаго рэсурсу, які можна выдзеліць або на панарамы, або на беларускі інтэрфейс карт, мы дакладна зробім панарамы, бо гэта, безумоўна, будзе найбольш запатрабавана...

Дарэчы, па звестках, якія прадставіў Яндэкс, аўдыторыя беларускага інтэрэнту за год вырасла на 19% і склала 3,66 мільёна чалавек. А аўдыторыя самога Яндэкса ў Беларусі складае 1,8 мільёна нашых грамадзян за месяц.

Павел БЕРАСЕЎ.

ПЕНСІЯНЕРЫ СУПРАЦЬ ЗЛАЧЫНЦАЎ

У Мінску пільныя старыя дапамагі міліцыі затрымалі кватэрных зладзеяў і аферыстаў

У першым выпадку вызначылася пенсіянерка, якая жыла ў адным з дамоў па вуліцы Міраншчэнка. Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкома, жанчына пачула, што нехта спрабуе пранікнуць у кватэру суседзяў. Дакладна ведаючы, што гаспадару кватэры няма дома, пенсіянерка выгннула на лесвічную пляцоўку і ўбачыла там двух мужчын, якія варажылі над чужым замком. Не маючы часу, яна патэлефанавала ў міліцыю, і хутка «госі» былі затрыманыя. Як высветлілася, імі аказаліся 25-гадовы жыхар Магілёва і яго 40-гадовы сабар, якія раней былі судзімымі. Між іншым, установам, што на іх рахунку 10 эпоізоду кватэрных краж у сталіцы. Што датычыцца пенсіянеркі, то яна за дапамогу міліцыі атрымала грашовое ўзнагароджанне.

А вось 73-гадовы пенсіянер Іосіф Адаўсевич Крупа за выкананне грамадзянскага доўгу і грамадскіх дзеянняў пры затрыманні значыцца ўзнагароджаны падзячным пісьмом за подпісам начальніка Фрунзенскага РУУС. Як паведаміла карэспандэнту «Звязды» прэс-афіцэр Фрунзенскага РУУС Ала Галубовіч, гэты пенсіянер стаў ахвярай двух махлярстваў, якія выславіў Іосіфа Адаўсевича, калі той атрымаў пенсію ў паштовам аддзяленні. Па факце была заведзена крымінальная справа, але ўстанова асобы зламаныя не ўдалася. Паштанцавала пацярпеламу, які пазбавіў паштовага аддзялення зноў убачыць аднаго з аферыстаў тут жа паведаміў у міліцыю. Дзякуючы свечасвамомаў званку пенсіянера раскрыта 14 фактаў махлярства ў Фрунзенскім раёне сталіцы.

Ігар ГРЫШЫН.

НУ ІДУ!

У НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРАВОЗЧЫКАЎ КАНФІСКАВАЛІ АЎТО Шэсць аўтамабіляў агульным коштам больш за 130 мільёнаў рублёў канфіскавалі на Віцебшчыне сёлета ў нелегальных перавозчыкаў пасажыраў.

Што датычыцца легальных перавозчыкаў, то і да іх ёсць прэтэнзіі. Устаноўлена было дзесяць парушэнняў дзейнага заканадаўства. Па выніках разгляду адміністрацыйных матэрыялаў вінаватыя заплацілі штрафы на агульную суму 13 мільёнаў рублёў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ДВА МІЛЬЁНЫ — ЗА... САБАЧУЮ БУДКУ?

Чаму завоблачныя цэны на тавары з мясцовай драўніны?

12-я міжнародная спецыялізаваная выстава «Лесдрэўтэх-2011», якая ўчора завяршыла работу ў Мінску, вызначылася надзвычай высокімі цэнамі на нескладаныя вырабы з драўніны.

Бадай, у пэўнай ступені сенсацыйна гэтага сезона «Лесдрэўтэх» стала невядліка будка для сабакі вытворчасці Шумлінскага лясгаса. Людзі, нібы заравананыя, спыняліся каля прымыўнаў пабудовы і з цікавасцю ўглядаліся ў гэтыя некалькі збітых ашляваныя і пафарбаваныя бярвенцаў. Быццам бы не бачылі ніколі такога цясларэага прадукту. А прадукт самы звычайны, ды толькі цана на яго куслівая за самага злога сабаку ў свеце. «Будка драўляная — 2.000.000 рублёў». Гэты аркуш белага паперы з зверагоднай цэнай цяжка было не заўважыць.

Для справядлівасці адзначым, што былі і меншыя цэны за жыллё для сабак. Так Крусскі ваенны лясгас палічыў справядлівай цэну ў 900.000 рублёў. Сморгонскі вопытны лясгас прапаноўваў сваю будку за 792.000 рублёў. А Слуцкі вопытны лясгас, які элементарна будку з дошак плячотна назваў «Дачным домам для любімага сабакі», свой нескладаны цясларэйскі прадукт ацаніў у 470.000 рублёў. Прыкладна ў гэтых межах агаляліся цэны ў іншых вытворцаў сабакіных будак.

Драўляны верх вясковага калодзежа чыжка назваць складаным высокатэхналагічным вырабам. Аднак цэны на яго таксама моцна куслівыя. Можна змяжмаму мінскаму дачніку калодзеж за 1.450.000 рублёў (Палескі лясгас) ці за 1.740.000 рублёў (Ганцавіцкі лясгас) — не такія ўжо вялікія выдаткі на ўпрыгажэнне тэрыто-

ры свайго ўчастка. А вось для свайгога жыхара, тым больш пенсіянера, гэтыя цэны будучы велізарныя. Па цэнах на калодзежы ўсю пераплануючы Пінскі лясгас: за сапраўды прыгожы і зручны калодзеж ён запатрабаваў аж 3.194.303 рублі. Бачыць, як дакладна — да рубля падлічылі выдаткі сваіх цяслароў лясгасавыя эканамісты.

Не менш узражалі цэны і на альтанкі, на якія ёсць попыт сярод дачнікаў. А паколькі ёсць попыт, то і з'яўляецца магчымасць накруціць цэну. За кубаметр два (няхай і аціліндраванага, і прыгожа пафарбаванага) бярвення, некаторыя старыяны ўпрыгажэнні выкруцілі, драўляную падлогу прасіць аж 8.500.000 рублёў, гэта, прабачце, занадта. Менавіта такую цэну выставіў Асіповіцкі вопытны лясгас за сваю альтанку. Не адсталі ад яго Лунінецкі лясгас — за альтанку 7.045.000 рублёў, Ляхавіцкі лясгас — 7.311.360 рублёў. Завышаныя цэны былі і на выстаўленыя драўляныя зрубы для лазні і данчыя дамоў, мэбля з дрэва для ашчы, піламатырыялы.

Але цікавы факт. У апошні дзень (магчыма, паўпальвала пінціна, 13 мая) лясгасы пачалі скрываць цэны. Там сялі былі зніжаныя былія цэны, і ўнізе з'явіліся новыя лічбы. Праўда, скрываў спачатку няшмат: на адну-дзве сотні рублёў. Бліжэй да абеду ўжо калія цэны былі надпіс: «гандаль». Значыць, частку цэны спажываюць выдаткі на ўпрыгажэнне тэрыто-

сваю карысць. Прадстаўнікі лясгасаў імкнуліся зацікавіць пакупнікоў магчымасцю завезці альтанку, зруб ці будку непазрэдна на ўчастак і нават там яе скласці за прымятнаю цэну. Раздавалі свае праей-лісты і ўгаворалі патэлефанаванне на будучым тыдні. Казалі, што цэна — гэта справа рухомая: маўляў, сёння тавары, а заўтра — іншыя. Карацей, лясгасы атрымалі на выставе невядлікі ўрок рынкавай эканоміі: хутчэй прадаюцца тыя тавары, якія маюць лепшую суданоснасць і якасці.

Між іншым, складваецца ўражанне, што апошнім часам усё, хто можа, актыўна ўключыўся ў працэс цэнаўтварэння. Яшчэ можна зразумець, якія імкліва растуць цэны на імпортныя тавары ці тавары, у якіх значная доля імпортных матэрыялаў, камплектуючых. Але вырабы з выключна беларускай драўніны ўсё ж павінны адпавядаць узроўню даходаў сярдняга жыхара нашай краіны.

Безумоўна, драўлянае домабудаванне павінна развівацца. Спеллага лесу ў нас хапае. Але ці знойдзе яно свайго масавага спажывача пры такіх цэнах? Уаўляю прычэпанне прадстаўнікоў лясгасаў: на маўляў, у нас высокія выдаткі на нарыхтоўку, расліпоўку драўніны і г.д. І вельмі дрэнна, што сёння лясная гаспадарка з'яўляецца вельмі затратнай. Скарачаюць выдаткі, шукаюць рэзервы, укараняюць новыя тэхналогіі, перадаваў довед. А то хутка будзем купляць кітайскія калодзежы, альтанкі і будкі з беларускага лесу. І ўвогуле ў краіне не павінны быць завоблачныя цэны на тавары з мясцовай сыравіны.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

строительства панельного многоквартирного жилого дома в г. Минске, в районе пересечения улиц Иркутской – Хабаровской

«МАПИД». Количество квартир в доме – 132, в том числе: однокомнатных – 57 ед., двухкомнатных – 57 ед., трехкомнатных – 18 ед. Отделка квартир, предназначенных для коммерческой реализации, не выполняется. Наружная отделка – покрытие бетонных панелей защитно-полимерным составом ЗДПС, покраска акриловыми фасадными красками по грунтовке. Высота этажа – 2,8 м. В каждой квартире есть летние помещения – остекленные лоджии. В квартирах первого этажа запроектированы погреб под лоджиями, используемые в хозяйственных целях. В доме предусмотрено мусоропровод и два лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. Сети водопровода запроектированы из полипропиленовых напорных труб, бытовой канализации – из канализационных поливинилхлоридных труб. Проектом предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОЛС) от оптического узла, расположенного по ул. Байкальской, 37 до жилого дома и установка приемника прямого канала «ГАММА – 11» и передатчика обратного канала. Въезд на территорию жилого дома принят с переулка Томского.

Цены на объекты долевого строительства:
двухкомнатная квартира – 3 960 000 рублей за 1 кв.м общей площади.
Условия оплаты: оплата цены договора производится дольщиком одновременно не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора создания объекта долевого строительства. По согласованию сторон оплата цены договора также может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей.

Дольщику, в индивидуальном порядке, может быть предоставлена скидка от общей стоимости квартиры.
Количество предлагаемых объектов долевого строительства – 1 единица.
Права застройщика на земельный участок: решение Минского городского исполнительного комитета от 02 сентября 2010 г. № 1997 «Об изъятии, предостовлении земельного участка, разрешении строительства и внесении изменения в решение горисполкома».
Свидетельство (удостоверение) № 500/727 – 4427 о государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 5000000000002007417, расположенного по адресу: г. Минск, район пересечения улиц Иркутской – Хабаровской, площадь – 0,0588 га, назначение – земельный участок для строительства панельного многоквартирного жилого дома, составленного Республиканским унитарным предприятием «Минским городским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру» 21 сентября 2010 г.
Свидетельство (удостоверение) № 500/727 – 4426 о государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 5000000000002007416, расположенного по адресу: г. Минск, район пересечения улиц Иркутской – Хабаровской, площадь – 0,0588 га, назначение – земельный участок для строительства повысительной насосной станции № 2 (по генплану), составленного Республиканским унитарным предприятием «Минским городским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру» 21 сентября 2010 г.
Границы земельного участка: улица Иркутская – улица Хабаровская – переулок Томский.
Площадь земельного участка: земельный участок для строительства панельного многоквартирного жилого дома – 0,3848 га, зе-

мельный участок для строительства повысительной насосной станции № 2 (по генплану) – 0,0588 га.

Элементы благоустройства: вся территория участка застройки благоустраивается и озеленяется. Пешеходные дорожки и тротуары выполняются из мелкоразмерной тротуарной бетонной плитки.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме: на первом этаже запроектированы помещения товарищества собственников и электроподстанции. Ниже отметки 0,000 м предусмотрены помещения ИТП, водомерной, пожарной насосной.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного дома, поступают в общую собственность дольщиков.

Предполагаемый срок ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию: 4 квартал 2011 года.

Договор генерального строительного подряда: договор генподряда на строительство № 30/09–10 от 30.09.2010 г., заключен Застройщиком с Открытым акционерным обществом «МАПИД».

ЛЮБАЯ ИНФЕКЦИЯ У АРГАНИЗМЕ — ШТО БУЛЬДОЗЕР НА ГАЗОНЕ...

ЯШЧЭ пяць-сем гадоў таму Еўропа збіралася рапартаваць аб поўнай ліквідацыі на сваёй тэрыторыі адзін з найбольш небяспечных вірусаў — гэта хвароба яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя рабіла калекмі тысячы беларускіх дзяцей, аднак пасля ўкаранення вакцынацыі яна ў нашай краіне цалкам знікла.

— У 2010 годзе ў Таджыкістане была зарэгістравана найбольш буйная ўспышка поліміяліту, ад якога пацярпела 458 чалавек, з якіх 26 чалавек загінула, — расказала журналісткам **загадчыца аддзлення імунапрафілактыкі Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вераніка ШЫМАНОВІЧ**. — У красавіку — маі Расія, Таджыкістан, Туркменістан, Узбекістан, Азербайджан і Казахстан плануюць сіхронна правесці мерапрыемствы па імунізацыі насельніцтва супраць поліміяліту.

Па словах Веранікі Шымановіч, ва ўмовах стабільнай эпідэміялагічнай сітуацыі ў людзей усё часцей узнікаюць сумненні ў абходнасці вакцынацыі. Як вынік — падае ахоп насельніцтва прышчэпкам. Між іншым, стрымліваць інфекцыю ўдаецца толькі дзякуючы стварэнню магутнай праспектыўнай, у якой дзякуючы імунізацыі выпрацавалася устойлівасць да тых ці іншых узбуджальніку інфекцыйнага захворвання. Усе добра памятаюць, як у сярэдзіне 90-х гадоў на ўсёй пост-савецкай прасторы літаральна «выбухнула» дыфтерія... Прычынай распаўсюджвання інфекцыі, смяротнасць ад якой дасягае 10 працэнтаў, стала зніжэнне ўзроўню імунізацыі насельніцтва да крытычна адзнакі ў 50 працэнтаў.

— Мне, як урачу-практыку, часта даводзіцца назіраць дзяцей, якія з цяжкамі формамі праўлення тых ці іншых інфекцый трапляючы ў гарэдкувую дзіцячую інфекцыйную бальніцу, — расказвае **галуўны пазаштатны спецыяліст Міністэрства аховы здароўя па дзіцячых інфекцыйных захворваннях Іна ГЕРМАНЕНКА**. — І, зразумела, бацькі вельмі часта пытаюцца ў нас, а ці можна было гэтую бяду папярэдзіць? На шчасце, колькасць сем'яў, якія свядома адмаўляюцца ад усіх дзіцячых прышчэпак, апошнім часам не павялічваецца (у Мінску такіх «несвядомых» налічваецца каля двух-



Фота БЕЛТА

ная з індывідуальнымі асаблівасцямі арганізма. Яны нават не задумваюцца, а што было б з іх дзіцем, калі б яму давялося сустрэцца не з аслабленым штамам, а з агрэсіўным узбуджальнікам?

Спецыялісты сцвярджаюць, што кожнае інфекцыйнае захворванне — гэта сваясаблівая вандроўка ўзбуджальніка па арганізме, якую можна параўнаць хіба што з перасоўваннем бульдозера па газоне. Ніводная інфекцыя не праходзіць для арганізма бяспечна. І чым больш такіх слядоў пакінуць інфекцыі, тым хутчэй наша здароўе пачне разбурацца. Да таго ж любое інфекцыйнае захворванне небяспечнае развіццём ускладненняў. Небяспечны не сам грып, а тая ўскладненні, якія ён выклікае, а гэта гнойныя атыты, пнеўманія, менингіт... Такая на першы погляд «простая» інфекцыя, як ротавірусная, якую дарослы чалавек можа і не заўважыць ці не надаць ёй значэння, у дзяцей першых трох гадоў жыцця нярэдка закочваецца лямчэннем у рэанімацыі і працяглым аднаўленнем пасля хваробы.

Гадоў дзесці-адзінаццё назад у нас у Мінску пасціліся выпадкі паступлення ў рэанімацыю дзяцей з прыкметамі цяжкай абструкцыі дыхальных шляхоў, якім было цяжка дыхаць і глытаць сліну, дзяцей з цяжкім запаленнем гартані. Сталі шукаць прычыну і выявілі, што вінуўчыя з'яўляюцца гемафільнай палачкай В. Гемафільная інфекцыя, ці, як яе яшчэ называюць, хіб-інфекцыя, мае больш як 20 клінічных працяў і можа працякаць у форме гнойных менингітаў, пнеўманій, сепсісу, атытаў, вострых респіраторных захворванняў і гэтак далей. Большасць формў інфекцыі працякае надзвычайна цяжка і прыводзіць да інваліднасці. Старэйшы дзеці, якія перахварэлі на хіб-ін-

Сам сабе псіхолаг НА ЯКОЙ НАЗЕ БЫЦЬ З КАЛЕГАМІ?

У офісе мы не толькі працуем, але і кантактуем, і з гадамі калегі становяцца калі не сябрамі, то пріяцелямі. Яны дапамагаюць нам у звычайным жыцці парадзі і сувязямі, з імі мы разам абедзем, а часам і вярчэрам, ходзім у кіно, а бывае, так запрашаем у госці. Разам з тым існуюць некаторыя табу нават у самых цёплых стасунках паміж калегамі, і не ўсе тэмы варты абмяркоўваць з паслух'ючамі.

МЕЖЫ АДКРЫТАСЦІ

Паўняны абмежаванні ў зносінах павінны быць — праца ёсць праца. Унутры калектыву, як правіла, існуе нейкая канкурэнцыя — сумесь рынкавых і агульначалавечых адносін, і гэтая сумесь можа быць вельмі выбуховабеспячай.

У параўнальна спакойнай, стабільнай сітуацыі ўсё добра, але калі пастае пытанне аб скарачэнні, кадравых перастаюках, працоўныя кагосці па службовыя левіцы, тут якраз усё гэтыя адкрыцці і пазаслужбовыя стасункі часам спрацоўваюць як міна заповаленага дзеяння.

ЗАКОНЫ СВЕЦКАЙ ГУТАРКІ

Тэарэтычна гаварыць можна пра што заўгодна — ад вытворчых момантаў да мужоў і дзяцей. Вялікая частка нашага жыцця праходзіць у офісе — гэта закон жыцця, але не прычына звальнаў у адну кучу рабочае і сяброўскае.

Абмяркоўваючы сваё асабістае жыццё, гаварыць лепш пра сітуацыю, якая ўжо вырашылася і веды пра якую немагчыма будзе выкарыстаць супраць вас у далейшым.

Ёсць няясны закон: не гаварыць з калегамі пра здароўе, пра палітыку і пра сэкс. Зразумела, гэты закон не заўсёды такі ўжо строгі, часам яго дапушчальна парушаць, але таксама ў разумных рамках.

Псіхолаг адзначаюць: калі праблемы на працы звязаныя з хваробай, разводам, крызіснай сітуацыяй, то падзяліцца з калегамі і начальствам варты — толькі без лішніх падрабязнасцяў. Ёсць шыраасць, а ёсць душэўны стрымліць, калі выкладваючы вонкі усю падгатоўку. Вось душэўны стрымліць адзначна недапушчальны. Ідэальна гаварыць праўду, толькі праўду, нічога, акрамя праўды, але не ўсю праўду.

Вось як каментуюць спецыялісты галуўныя плюсы і мінусы працоўных стасункаў:

- «+» сяброўства дапамагае назапашванню досведу па сумесным пераадоленні цяжкасцяў;
- «+» менавіта ў напружаных прафесійных сітуацыях сяброўства падвяргаецца сур'ёзнаму выпрабаванню;
- «+» сяброўства дапамагае кар'ернаму росту. Напрыклад, сябар паведаміць вам пра вакансію, якая адкрылася ў яго арганізацыі або суседнім аддзеле. Вельмі многія знаходзяць працу менавіта такім чынам;
- «+» ад сяброўства да суперніцтва — адзін крок. На працы куча ўзнікаюць канфлікты інтарэсаў. Калі ваш кар'ерны рост ідзе хутчэй, чым у сябра, гэта можа выклікаць мноства негатыўных эмоцый і ваш адрас з яго боку. І далёка не кожны сябар праходзіць выпрабаванне чужым поспехам.

Падрыхтавала **Вольга КУЛІНКОВІЧ**.



Фота БЕЛТА

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»:

Кошт адной дозы прыпойнай вакцыны складае 10-15 тысяч рублёў, а выплаты па лістку непрацаздольнасці толькі на аднаго працоўнага складаюць не менш як 300 тысяч беларускіх рублёў. У 2010 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 142 выпадкі захворвання на востры вірусны гепатыт В, а ў 1998 годзе, калі не праводзілася планавая імунізацыя, колькасць захварэлых перавышала 1000 чалавек. Захваральнасць дыфтэрыі знізілася ў параўнанні з давакцынальным перыядам у 4 тысячы разоў: з 14 000 да 4 тысячы ў год.

соў). Аднак дзеці ў гэтых сем'ях вельмі моцна рызыкуюць, паколькі любая інфекцыя змагаецца за сваё выжыванне і шукае неабароны арганізм. Дарчы, калі ў Таджыкістане нечакана «выбухнуў» поліміяліт, пра які мы ўжо паспелі забачыць, то многія з нашых не-свядомых бацькоў кінуліся ў мед-установы з просьбай прышчэпіць іх дзіцей ад гэтай інфекцыі.

З пазіцыі педыятра, сэнс вакцынацыі заключаецца не толькі ў поўнай абароне дзіцячага арганізма ад таго тэа інашага захворвання, але і ў трэнні яго імунай сістэмы. На-пэўна, лепш сустрэцца з аслабленым штамам, затое быць падрыхтаваным да сустрэчы з жывым узбуджальнікам. Аднак многія бацькі абароўваюць, калі ў іх дзіцяці ўзнікае непажаданая рэакцыя на прышчэпку, звяз-

Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

Доктар адкажа

На будучым тыдні дзякуючы на «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плануецца:

16 мая — галуўны ўрач Мінскага гарадскога клінічнага дзіцячага псіханаўралагічнага дыспансэра **Вадзім Сяргеевіч КІРЬЛЮК**.

17 мая — намеснік галуўнага ўрача Рэспубліканскага цэнтру медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння **Вольга Барысаўна САЛКО**.

18 мая — начальнік аддзела медыцынскай дапамогі маці і дзецям Міністэрства аховы здароўя **Аліна Леанідаўна БОГДАН**.

19 мая — галуўны ўрач Рэспубліканскай дзіцячай клінічнай бальніцы медыцынскай рэабілітацыі Галіна Мікалаеўна **РАДЫЁНАВА**.

20 мая — галуўны рэабілітолаг —эксперт Міністэрства аховы здароўя **Уладзімір Валанцінавіч ЛАМАКА**.

«Гарачая» лінія ўпраўлення аховы здароўя Мінбальвыканкама (017) 220 25 25:

16 мая — загадчык аддзлення медыцынскай рэабілітацыі Мінскай абласной клінічнай бальніцы Людміла Мікалаеўна **РЫБНА**.

17 мая — загадчык жаночай кансультацыі Мінскага абласнога радальнага дома **Лідзія Віктараўна ШЫКОЛЬЧЫК**.

18 мая — урач арганізацыяна-метадычнага аддзялення Мінскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы **Дзмітрый Мікалаевіч ЛАЗАР**.

19 мая — загадчык хірургічнага гнойнага аддзялення Мінскай абласной клінічнай бальніцы **Уладзімір Васільевіч ІЛЬШОНАК**.

20 мая — загадчык лячэбна-гнойнага аддзялення Мінскай абласной стаматалагічна-напаліклініч Людміла Ананеўна **КОБРЫНА**.

Завяроўваць

ЗАВЯРЭНО
Департамент па цэнным бумагам
Міністэрства фінансав
Рэспублікі Беларусь
А.Л.Пальчэрын
12 мая 2011 г.

КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об открытой продаже жилищных облигаций двадцать пятого выпуска
Коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью
(КОО «Внешэкономстрой» ООО)

Раздел 1. Общие сведения об эмитенте

1. Наименование эмитента.
На белорусском языке: полное наименование: Камерцыйная сумесная арганізацыя «Внешэкономстрой» таварства з абмежаванай адказнасцю; сокращенное наименование: КСА «Внешэкономбуд» ТАА.
На русском языке: полное наименование: Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – эмитент); сокращенное наименование: КОО «Внешэкономстрой» ООО.

2. Место нахождения эмитента: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 23, к. 3, оф. 208А; телефон: (017) 218 15 56; факс: (017) 218 15 55; электронный адрес (e-mail): market@vnesheconomstroy.by.

3. Основной вид деятельности эмитента:
согласно Общероссийскому классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006
701 – Операции с собственным недвижимым имуществом.
Эмитент планирует осуществлять функции заказчика (застройщика) согласно «Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве», утвержденной приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 22 июня 1999 г. № 174 (с учетом изменений в действующей редакции).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка: р/с № 3012004529008 в ОАО «Белнешэкономбанк», г. Минск, ул. Мясникова, 32, код 226.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 9 Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 10/П «О некоторых вопросах представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка цен-

ных бумаг», в соответствии с законодательством в периодическом печатном издании не публиковалась и ее опубликование не требуется.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента. Открытое акционерное общество «Белнешэкономбанк» (далее по тексту – депозитарий).

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, ком. 607. Зарегистрировано Национальным Банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24.
Специальное разрешение (лицензия) № 02200/0247744 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано (продлено) Министерством финансов Республики Беларусь депозитарию на основании решения от 13 июля 2007 года № 243 сроком на 5 лет и действительна до 29 июля 2012 года.

7. Размер уставного фонда эмитента: 1 197 275 (Один миллион сто девятнадцать тысяч двести семьдесят пять) долларов США (уставный фонд сформирован в размере 100 %).

8. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование органа, его зарегистрировавшего.
Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано Министерством иностранных дел Республики Беларусь 15 августа 2002 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800015707.

9. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.
Ознакомиться с Проспектом эмиссии облигаций можно ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9.00 до 12.30) начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций:
- в КОО «Внешэкономстрой» ООО по адресу: г. Минск, пр. Победителей, д. 23, к. 3, оф. 208А;

- в ОАО «Белнешэкономбанк» по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 607.
10. Решение о выпуске жилищных облигаций двадцать пятого выпуска принято 15.03.2011 года на внеочередном Общем собрании Участников (протокол № 17).
11. Объем эмиссии жилищных облигаций составляет: двадцать летнего выпуска – 1 312 190 000 (Один миллиард триста двенадцать миллионов сто девяносто тысяч) белорусских рублей;
Количество жилищных облигаций: двадцать пятого выпуска – 158 (Сто пятьдесят восемь) штук;
12. Номинальная стоимость одной жилищной облигации: двадцать пятого выпуска – 8 305 000 (Восемь миллионов триста пять тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения (квартира № 311, 18 этаж, 3-я секция в «Многофункциональном комплексе» по проспекту Победителей, 27 в г. Минске);
13. Открытая продажа (размещение) жилищных облигаций проводится с 16 мая 2011 года и по 23 мая 2011 года;
14. Срок обращения облигаций с 16 мая 2012 года по 31 марта 2012 года включительно (321 календарный день).
15. Проведение открытой продажи (размещение) жилищных облигаций осуществляется ОАО «Белнешэкономбанк» ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9.00 до 12.30) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 607.
16. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 12 мая 2011 года.
Регистрационный номер: 5-200-02-1108.

ного засвидетельствования;
* индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
* представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
* представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
* представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения з засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
* представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц представляют документ, удостоверяющий личность.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

16 июня 2011 года проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском районе

	Лот 1	Лот 2
1 Адрес земельного участка	Минский район, г. Заславль, пер. Рогнеды, 17	Минский район, г. Заславль, пер. Рогнеды, 18
2 Кадастровый номер	623650100001004107	623650100001004110
3 Площадь земельного участка	0,1499 га	0,1500 га
4 Срок аренды (лет)	70	70
5 Целевое назначение	Для строительства и обслуживания жилого дома	Для строительства и обслуживания жилого дома
6 Сумма убытков и потерь с/х производства (рублей)	-	-
7 Расходы по подготовке документации (рублей)	531 177	531 177
8 Начальная цена права заключения договора аренды	13 867,35 доллара США	13 876,60 доллара США
9 Задаток (рублей)	4 000 000	4 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: **16.06.2011 г. в 9.15.** Заявления на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 10.06.2011 г. Контактный телефон: 204 11 62.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 30606212000110 ГУ МФ РБ по Мінскай абласці, філіял № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Карбышева, 13/2, код 520, УНП 600012999.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных земель для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства и расходы, оговоренные в условиях проведения аукциона. Договор аренды земельного участка заключается с победителем в течение 2-х рабочих дней после внесения им всех причитающихся платежей.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками; ни один из участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем.

Документы, необходимые для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка на расчетный счет.
- Кроме того, в комиссию представляются:
 - * гражданином – копия документа, содержащего идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
 - * индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
 - * представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
 - * представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения з засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.
 - * представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

- ❖ Оценка оборудования и транспортных средств
- ❖ Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
- ❖ Независимая строительная экспертиза

Извещает об отмене аукциона по продаже предприятия как имущественного комплекса ОАО «Гомельский подшипниковый завод», назначенного на 17 мая 2011 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Сведения о застройщике.
Открытое акционерное общество «Белбуд» создано и утверждено общим собранием учредителей 06.09.1994 года.

Целью создания общества является реализация инвестиционных проектов в различных сферах экономики Республики Беларусь, осуществление любых видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством.

ОАО «Белбуд» зарегистрировано 18.11.1994 Минским горисполкомом. Прошло переерегистрацию 10.02.2000 и решением Мингорисполкома № 149 зарегистрировано в ЕГР за № 100794022. УНН 100794022. ОКПО 28650455. Юридический адрес и местонахождение объекта: улица Восточная, дом 133, офис 1, 220113, город Минск. Тел./факс 8 017 237 29 50.

Режим работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.

Сведения о проектах строительства
В течение трех последних лет реализованы следующие инвестиционные проекты:

1. 180-квартирный 10-15-этажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Сырокомли, 38 в микрорайоне «Лощица-3».
2. 123-квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Прытыцкого, 109 в микрорайоне «Красный Бор-1».
3. 168-квартирный 22-этажный жилой дом по ул. Прытыцкого, 160 в микрорайоне «Каменная Горка-1».

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей» № 022550/0589683 действительна до 14.03.2015 года.

Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по генплану № 56 со встроенными помещениями торгового назначения и гараж-стоянкой в микрорайоне «Каменная Горка – 5».

Объект долевого строительства размещается во Фрунзенском административно-

районе г. Минска в микрорайоне «Каменная Горка-5» на свободном от застройки земельном участке.

Проектируемый участок ограничен: с севера, юго-востока и юго-запада – территориями ранее запроектированных жилых домов, с юга – ул. Прытыцкого, д. Кунцевщина.

Объемно-пространственная композиция жилого дома сформирована за счет перемычной этажности (9-15 этажей), активной участвующей в формировании архитектурного ансамбля застройки ул. Прытыцкого, являясь высотной доминантой, а также является композиционным центром застройки микрорайона «Каменная горка-5».

В жилом доме со стороны ул. Прытыцкого на первом этаже запроектированы помещения административно-торгового назначения и подземной гараж-стоянкой на 84 м/места. Транспортное обслуживание жилого дома осуществляется с ранее запроектированных внутриквартальных проездов. На территории запроектировано пять парковочных мест вместимостью 133 м/места в том числе 5 м/мест для парковки транспорта маломобильных групп населения.

В основе общего архитектурного решения лежит симметричная композиция относительно оси симметрии, делшей доли на две равные, симметричные части.

Жилой дом состоит из жилой части общей площадью квартир 18490 кв. метров, встроенных помещений (в том числе в подвале) площадью 2440 кв. метров, технического подполья, технического этажа.

Количество квартир в доме 352, в т.ч. квартир-студий 44, однокомнатных 132, двухкомнатных 88, трехкомнатных 72 и четырехкомнатных 16. В техническом подполье размещены теплоточел, водомерный узел, помещение товарищества собственников. Высота этажей от пола до пола 2,8 м. Лоджии застеклены.

В качестве несущей системы применен монолитный рамно-связевой железобетонный каркас с плоскими безригельными монолитными перекрытиями с поэтажно опертными наружными стенами из ячеистого бетона оштукатуренных полимерным составом с последующим нанесением декоративно-

защитного состава.

Несущий монолитный железобетонный каркас состоит из монолитных железобетонных колон, перекрытий и диафрагм жесткости.

Проектом предусмотрены все виды инженерного обеспечения. Пищеприготовление – электрическое.

Объектами долевого строительства являются:

- квартиры-студии площадью 25,0 – 26,0 кв. метров;
- однокомнатные квартиры площадью 35,6 – 45,7 кв. метров;
- двухкомнатные квартиры площадью 52,9 – 55,7 кв. метров;
- трехкомнатные квартиры площадью 77,3 – 79,4 кв. метров;
- четырёхкомнатные квартиры площадью 98,7 кв. метров;
- места в подземной гараж-стоянке;
- встроенные помещения торгового-офисного назначения.

Цена 1 кв. метра площади по СНБ 3.02.04-03 на дату опубликования проектной декларации для физических лиц, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием льготных кредитов, – 4 800 000 белорусских рублей, без льготных кредитов – 5 170 000 белорусских рублей. Для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 5 500 000 – 5 900 000 белорусских рублей.

Цены на гаражно-стояночные места и встроенные помещения торгового-офисного помещения договорные.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в соответствии с условиями договора № 207 от 15.04.2011 г. на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), заключенного с Мингорисполкомом.

Проектно-сметная документация разработана ООО «Европрестижпроект» в соответствии с актом выбора места размещения земельных участков от 20.04.2010 г., утвержденным председателем Мингорисполкома 30.04.2010 г. Согласована Комитетом ар-

хитектуры и градостроительства Мингорисполкома № 09-29/204/ф от 29.09.2010 г. Государственной экологической экспертизой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 312 от 05.10.2005 г. в составе проекта «Детальный план жилого района Каменная Горка». Заключением ДРУП «Лавгосстройэкспертиза по г. Минску» от 04.11.2010 г. № 1214-60/10 рекомендована к утверждению.

Решением Мингорисполкома № 1099 от 28.04.2011 г., пункт 6, ОАО «Белбуд» предоставлен земельный участок площадью 0,7606 га в постоянное пользование для строительства и обслуживания жилого дома, а также 1,4028 га во временное пользование на период строительства сроком до 01.01.2013 г.

Начало строительства – июнь 2011 г. Окончание строительства – декабрь 2012 г. Строительство осуществляется на основании договора строительного подряда от 05.05.2011 г. № 35/11 с ООО «СУ-1 Белбуд».

Благоустройство территории включает организацию подъездов, проездов и автостоянок, пешеходных тротуаров и дорожек, устройство детских площадок, оборудования территории малыми архитектурными формами, озеленение.

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифтовые и иные шахты, корид

НОВЫЯ ЛІСТЫ ПРА ГАЛОЎНАЕ

«Першага красавіца, — піша, прынамсі, **спадар ДРАЎНІЦКІ з мястэчка Камарова Мядзельскага раёна**, — патэлефанаваў мой зямляк Янка Тышка з Віцебска, спытаў, апроч іншага, ці ведае, што нашу Старую Вёску перайменавалі ў Старую Дзярзюню?»

— Мані, — я яму адказава, — ды меру ж знай: які сэнс нармальную назву мяняць на абш-што!

— А ты «Звязду» пачытай, — настойвае мой суразмоўца.

Яму лёгка было сказаць, а я мне зрабіць, калі сам гэту газету не выпускаю (дакладней — не вынісВАУ да 1 красавіка. Ішло пяць іншых...) і калі яе за бюджэтных грошы не выпускаю (як, дарэчы, і іншыя беларускамоўныя...) ні ў школьную, ні ў ліцейскую, ні ў Камароўскую, ні Канстанцінаўскую бібліятэку.

У выніку — падпісчыца «Звязды» паспрыяла, кума Таццяна Вікенцьеўна Урановіч, — у яе знайшоўся патрэбны нумар. Паглядзеў там на здымак — вачам не паве-рыць! На паказальніку (!) і спраўды «Старая Дзярзюня». Ну не можа ж быць, сабе думаю! Муціць, нейкі мантаж?

Вырашыў праверыць, як бю-рактаты кажуць, «з выходам на месца». І што вы думаеце — усё там правільна! Малайчына спадар Лукша...

Завітаў зазядна да кароннага жыхара Міхаіла Жука. Цікаўлюся ў яго:

— Як называецца ваша вёска?

— А так, — адказвае, — і называецца: Старая Вёска. А што?

— Ды на паказальніку ж не тое напісана.

— Але ж, — адгукваецца ягоная жонка, — мы бачылі. Не іначай — нейкі русіфікатар пасмяяцца з нас захачуе. Палкі некалі называлі вёску Старавес, начальства пры саветах — Старое Село, адлаведна — і школу — Старосельскай. Але ж мы, мясцовыя, ніколі не здавалі: Старую вёску заўсёды звалі Старою вёскаю. І цяпер «дзярзюню» зваць не будзем. Гэта ж хіба здурнеўшы!

Да гэтых слоў, можа варта да-даць, што ў час Першай сусвет-най вайны акупанты называлі гэ-та месца па-свойму — Альтдорф. Назва, вядома ж, не прыжылася. Як не прыжыліся Ольшэ, Шмел-тов, Бolkов, Юстынов, Заполні: сышлі акупанты, і нашы вёскі зноў сталі называцца па-беларуску — Альшэва, Шаметава, Болыкава, Юстынова, Запаліна... Толькі Сяі-р ды Мядзел зараз так і пішучэ без канчатка -а, хоць люд тутэйшыя і «не здаецца» — гаворыць Свіра, Мядзельца.

Турбуе спадара Дзяўніцкага і іншае: чаму зараз на агоняй Мядзельшчыне (і ці ж толькі на ёй?) Лапата піша сваё прозвішча Ла-пато, Фарына — Фарыно, Маль-ка — Малько, Тышка — Тышко, Скрыпка — Скрыпко. «Калі быў на экскурсіі ў Пількаўшчыне, на радзіме народнага паэта Мак-сіма Танка, — распавядае Іван Пятровіч, — пачуў, што мясцовыя жыхары называлі яго прозвішча з націскам на а — Скурка. Мяне

НОЧ МУЗЕЯЎ: НЕ ПРАСПІ!

Напярэдні Міжнароднага дня музею ў Беларусі можна пагля-дзець на пастаянныя экспазі-цыі розных музеяў пад іншым вуглом ці проста адкрыць для сябе незвычайны свет унікаль-ных экспанатаў. Акцыя аб'яд-ноўвае больш за 2000 музеяў з 40 краін Еўропы. У Беларусі 153 музей. 60 з іх удзельнічаюць сё-лета ў міжнароднай акцыі, якая пачынаецца 14 мая.

Выбірайце для наведвання най-больш цікавыя праграмы Нацыя-нальных і абласных музеяў:

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ГІСТАРЫЧ-НЫ МУЗЕЙ:

Пачатак а 16.30. Праект «Ажы-лая музейная ноч» (сумесна з мас-таком А. Смаляком). Праграма «Ажылая карціна» з удзелам зор-ка айнайнай культуры і спорту. На-прыклад, Расціслаў Крымер, Дзя-дзя Вяня падчас акцыі прымерцаў на с-ябе вобразы героўў каршні мастака.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ МАСТАЦКІ МУЗЕЙ:

19.00. Праект «Прастора жан-чыны» — тэматычны лабірынт, у якім будуць адкрыты прасторы Жо-начы сакрэтаў, Жаноचाга інтэлекту, Жаночыя капрызаў... Эксклюзіўныя публічныя лекцыі «Эвалюцыя эта-лога жаночай прыгажосці на пра-цягу стагоддзяў». На «ТРОГАТель-ной выставе» будуць прадстаўля-ны творы сучасных маладых скульпта-раў (Селіханаў, Асташоў, Варшава-ны, Аганяў).

МУЗЕЙ ГІСТОРЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ:

У аснову сцэнарыя «Ноч музе-яў-2011» пакладзена дата 70-год-дзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Мерапрыемствы пройдуць 15 мая на музейных пляцоўках — **Цэнтры экалагічнага турызму «Станькава» Дзяржынскага раёна.** Удзельнікі свята змогуць таксама паудзельнічаць у рабоце дзіцячых «Арт-студыі», сфатаграфавання ў вайсковых строях, пакаціцца кон-на, набыць сувеніры музея.

БЕЛДзяРЖМУЗЕЙ НАРОД-НАЙ АРХІТЭКТУРЫ І ПОБЫТУ:

Пач. а 16.00. Канцэрт «Святот-чыны вечар у музеі» з удзелам твор-чых калектываў грамадскага аб'яд-нання ўкраінцаў на Беларусі.

МУЗЕЙ Я.КУПАЛЫ:

Пач. а 18.00. Фестываль рэкламы «Свет там думкі хітрыя знае...» (рэ-клама ў перыядычным друку пачат-ку ХХ ст. у артэфрактах эпохі).

зацікавіла, як жа пэзт да гэтага ставіцца? Напісаў яму ліст. І Яў-ген Іванавіч у адказе пацвердзіў, што метрыку яму выдалі польскія чыноўнікі — з канчаткам на -о. По-тым на яе аснове з'явіліся іншыя дакументы і ніякіх прычэнаў ні-хто да увагі не браў — «перахрыс-цілі» пэзта».

А перад гэтым да нашых бе-ларускіх прозвішчаў прылажылі руку царскія чыноўнікі. Некалі ў вільнюскіх архівах, — успамі-нае спадар Дзяўніцкі, — я шукаў звесткі пра родную вёску Гвозда-вічы, што на Пастаўшчыне, і на свае вочы бачыў, як Курцін стаў Курціновым, Рудзік — Рудіко-вым, Хведзевіч — Хведевічевым, Нявера — Неверовым, Юркіцкі — Юркітэвічам і г.д. «Такім чы-нам маім землякоў, — піша Іван Пятровіч, — меркавалі зрабіць рускімі. І калі «па эмсеце» гэта хутчэй не ўдалося, то на форме, на жаль, так, бо толькі выпускнік Свіркага вычліпціла механізацыя, таленавіты пэзт Мар'ян Дукса не стаў Дуксо, не змяніў беларус-кае прозвішча, не выражае роду свайго!»

Есць у лісце і цікавыя развагі наконт звароту: «браты і сёстры» — гэта царкоўны, грамадзяне — мі-ліцыйска-пракурорскі, таварышы — ад гандліроў таварамі, да таго ж, з налётам не лепшага мінулага. Маккае, мілагучнае слова «пано-ве», — піша Іван Пятровіч, — але ж утворана ад слова пан... Словы спадар, спадарства — нейтраль-ныя, памяркоўныя, як і мы, бе-ларусы. Спідарамі, гаспадарамі ў нашай вёсцы велічалі людзей працаўднікоў, якія мелі свае дамы, моцныя гаспадаркі, былі руплі-вымі, ашаднамі. Так называлі і першы сноп, які ставілі ў хатах пад абразамі ў якасці абярэгу ад бяды, сімвалі дабрабыту, бо хлеб жа, осымаў галава! (Калі кавалачак хлеба, брань Божы, падаў на зямлю, мая бобуля Луцзя, — успамінае чы-тач, — падымала, здзьмухвала па пылі і, падлучыў, прамаўляла: «Прабач, спадару, Божы дару!») Таму ні ў якім разе не трэба выра-кацца гэтага слова, не трэба баяц-ца звароту, — піша Іван Пятровіч і дадае, што сам ім даўно карыс-таецца і ў ніякіх няёмкіх сітуацыі ніколі не трапляў.

У адроэненне ад сакратара парткама, які, дарэчы, «пазычаю-ць» словы і думкі ў газеце «Пра-вда», на двух лістах некалі пісаў сваё вітаную прамову для прафесара, што меўся прыхаць у вёску Аль-шэва аж з самоі Масквы!

«Сустрэкалі госца, — успамінае Іван Пятровіч, — па саўгаснай кан-торы. Слова трымаў партгор — па паперцы ўзяўся чытаць, «каж ко-жы мы рады прыветстваваць высо-каго гостя на нашай гостепрымной зямле...». А госць той і спраўды ўзрушаны прыездам, уздуў ды пе-ларніну: на чысоткай беларускй сказаў:

— Добры дзень, шанюнае спа-дарства! Дзякуй вам за цёплую су-стрэчку!

Парторгу аж мову заняло: тым прафесарам з Масквы аказаў-ся Мікалай Мікалаевы Улашчык, Савецкія ўлады некалі разоў

рэпрэсавалі яго, высылялі з Бе-ларусі. Аднак роднай мовы ён не цураўся — з гонарам карыстаўся ёй!»

Прыклад, згадзіцеся, варты пе-раймання! Бо гэта, яшчэ і... выгад-на. Сведчаннем таму зноў жа наша рэдакцыйная пошта.

У нас тады, — успамінае **спадарыня КУСЯНКАВА з вёскі Лучыні Рагачоўскага раёна**, — прагра-містаў не рыхтавалі, толькі ў Віль-нюсе. А Вільнюс — гэта ж Захад, гэта ж Еўропа, лічы! Таму, пера-секушы мяжу, якой, да слова, тады не было, хацелася ўсаго і адразу: паслухаць арган у Кафедральным саборы, убачыць горад з гары Ге-дыміна, выпіць кавы з цэпелінай, Нявера — Неверовым, Юркіцкі — Юркітэвічам і г.д. «Такім чы-нам маім землякоў, — піша Іван Пятровіч, — меркавалі зрабіць рускімі. І калі «па эмсеце» гэта хутчэй не ўдалося, то на форме, на жаль, так, бо толькі выпускнік Свіркага вычліпціла механізацыя, таленавіты пэзт Мар'ян Дукса не стаў Дуксо, не змяніў беларус-кае прозвішча, не выражае роду свайго!»

Есць у лісце і цікавыя развагі наконт звароту: «браты і сёстры» — гэта царкоўны, грамадзяне — мі-ліцыйска-пракурорскі, таварышы — ад гандліроў таварамі, да таго ж, з налётам не лепшага мінулага. Маккае, мілагучнае слова «пано-ве», — піша Іван Пятровіч, — але ж утворана ад слова пан... Словы спадар, спадарства — нейтраль-ныя, памяркоўныя, як і мы, бе-ларусы. Спідарамі, гаспадарамі ў нашай вёсцы велічалі людзей працаўднікоў, якія мелі свае дамы, моцныя гаспадаркі, былі руплі-вымі, ашаднамі. Так называлі і першы сноп, які ставілі ў хатах пад абразамі ў якасці абярэгу ад бяды, сімвалі дабрабыту, бо хлеб жа, осымаў галава! (Калі кавалачак хлеба, брань Божы, падаў на зямлю, мая бобуля Луцзя, — успамінае чы-тач, — падымала, здзьмухвала па пылі і, падлучыў, прамаўляла: «Прабач, спадару, Божы дару!») Таму ні ў якім разе не трэба выра-кацца гэтага слова, не трэба баяц-ца звароту, — піша Іван Пятровіч і дадае, што сам ім даўно карыс-таецца і ў ніякіх няёмкіх сітуацыі ніколі не трапляў.

«Сустрэкалі госца, — успамінае Іван Пятровіч, — па саўгаснай кан-торы. Слова трымаў партгор — па паперцы ўзяўся чытаць, «каж ко-жы мы рады прыветстваваць высо-каго гостя на нашай гостепрымной зямле...». А госць той і спраўды ўзрушаны прыездам, уздуў ды пе-ларніну: на чысоткай беларускй сказаў:

— Добры дзень, шанюнае спа-дарства! Дзякуй вам за цёплую су-стрэчку!

Парторгу аж мову заняло: тым прафесарам з Масквы аказаў-ся Мікалай Мікалаевы Улашчык, Савецкія ўлады некалі разоў

рэпрэсавалі яго, высылялі з Бе-ларусі. Аднак роднай мовы ён не цураўся — з гонарам карыстаўся ёй!»

Прыклад, згадзіцеся, варты пе-раймання! Бо гэта, яшчэ і... выгад-на. Сведчаннем таму зноў жа наша рэдакцыйная пошта.

У нас тады, — успамінае **спадарыня КУСЯНКАВА з вёскі Лучыні Рагачоўскага раёна**, — прагра-містаў не рыхтавалі, толькі ў Віль-нюсе. А Вільнюс — гэта ж Захад, гэта ж Еўропа, лічы! Таму, пера-секушы мяжу, якой, да слова, тады не было, хацелася ўсаго і адразу: паслухаць арган у Кафедральным саборы, убачыць горад з гары Ге-дыміна, выпіць кавы з цэпелінай, Нявера — Неверовым, Юркіцкі — Юркітэвічам і г.д. «Такім чы-нам маім землякоў, — піша Іван Пятровіч, — меркавалі зрабіць рускімі. І калі «па эмсеце» гэта хутчэй не ўдалося, то на форме, на жаль, так, бо толькі выпускнік Свіркага вычліпціла механізацыя, таленавіты пэзт Мар'ян Дукса не стаў Дуксо, не змяніў беларус-кае прозвішча, не выражае роду свайго!»

Есць у лісце і цікавыя развагі наконт звароту: «браты і сёстры» — гэта царкоўны, грамадзяне — мі-ліцыйска-пракурорскі, таварышы — ад гандліроў таварамі, да таго ж, з налётам не лепшага мінулага. Маккае, мілагучнае слова «пано-ве», — піша Іван Пятровіч, — але ж утворана ад слова пан... Словы спадар, спадарства — нейтраль-ныя, памяркоўныя, як і мы, бе-ларусы. Спідарамі, гаспадарамі ў нашай вёсцы велічалі людзей працаўднікоў, якія мелі свае дамы, моцныя гаспадаркі, былі руплі-вымі, ашаднамі. Так называлі і першы сноп, які ставілі ў хатах пад абразамі ў якасці абярэгу ад бяды, сімвалі дабрабыту, бо хлеб жа, осымаў галава! (Калі кавалачак хлеба, брань Божы, падаў на зямлю, мая бобуля Луцзя, — успамінае чы-тач, — падымала, здзьмухвала па пылі і, падлучыў, прамаўляла: «Прабач, спадару, Божы дару!») Таму ні ў якім разе не трэба выра-кацца гэтага слова, не трэба баяц-ца звароту, — піша Іван Пятровіч і дадае, што сам ім даўно карыс-таецца і ў ніякіх няёмкіх сітуацыі ніколі не трапляў.

«Сустрэкалі госца, — успамінае Іван Пятровіч, — па саўгаснай кан-торы. Слова трымаў партгор — па паперцы ўзяўся чытаць, «каж ко-жы мы рады прыветстваваць высо-каго гостя на нашай гостепрымной зямле...». А госць той і спраўды ўзрушаны прыездам, уздуў ды пе-ларніну: на чысоткай беларускй сказаў:

— Добры дзень, шанюнае спа-дарства! Дзякуй вам за цёплую су-стрэчку!

Парторгу аж мову заняло: тым прафесарам з Масквы аказаў-ся Мікалай Мікалаевы Улашчык, Савецкія ўлады некалі разоў

рэпрэсавалі яго, высылялі з Бе-ларусі. Аднак роднай мовы ён не цураўся — з гонарам карыстаўся ёй!»

Прыклад, згадзіцеся, варты пе-раймання! Бо гэта, яшчэ і... выгад-на. Сведчаннем таму зноў жа наша рэдакцыйная пошта.

У нас тады, — успамінае **спадарыня КУСЯНКАВА з вёскі Лучыні Рагачоўскага раёна**, — прагра-містаў не рыхтавалі, толькі ў Віль-нюсе. А Вільнюс — гэта ж Захад, гэта ж Еўропа, лічы! Таму, пера-секушы мяжу, якой, да слова, тады не было, хацелася ўсаго і адразу: паслухаць арган у Кафедральным саборы, убачыць горад з гары Ге-дыміна, выпіць кавы з цэпелінай, Нявера — Неверовым, Юркіцкі — Юркітэвічам і г.д. «Такім чы-нам маім землякоў, — піша Іван Пятровіч, — меркавалі зрабіць рускімі. І калі «па эмсеце» гэта хутчэй не ўдалося, то на форме, на жаль, так, бо толькі выпускнік Свіркага вычліпціла механізацыя, таленавіты пэзт Мар'ян Дукса не стаў Дуксо, не змяніў беларус-кае прозвішча, не выражае роду свайго!»

Есць у лісце і цікавыя развагі наконт звароту: «браты і сёстры» — гэта царкоўны, грамадзяне — мі-ліцыйска-пракурорскі, таварышы — ад гандліроў таварамі, да таго ж, з налётам не лепшага мінулага. Маккае, мілагучнае слова «пано-ве», — піша Іван Пятровіч, — але ж утворана ад слова пан... Словы спадар, спадарства — нейтраль-ныя, памяркоўныя, як і мы, бе-ларусы. Спідарамі, гаспадарамі ў нашай вёсцы велічалі людзей працаўднікоў, якія мелі свае дамы, моцныя гаспадаркі, былі руплі-вымі, ашаднамі. Так называлі і першы сноп, які ставілі ў хатах пад абразамі ў якасці абярэгу ад бяды, сімвалі дабрабыту, бо хлеб жа, осымаў галава! (Калі кавалачак хлеба, брань Божы, падаў на зямлю, мая бобуля Луцзя, — успамінае чы-тач, — падымала, здзьмухвала па пылі і, падлучыў, прамаўляла: «Прабач, спадару, Божы дару!») Таму ні ў якім разе не трэба выра-кацца гэтага слова, не трэба баяц-ца звароту, — піша Іван Пятровіч і дадае, што сам ім даўно карыс-таецца і ў ніякіх няёмкіх сітуацыі ніколі не трапляў.

«Сустрэкалі госца, — успамінае Іван Пятровіч, — па саўгаснай кан-торы. Слова трымаў партгор — па паперцы ўзяўся чытаць, «каж ко-жы мы рады прыветстваваць высо-каго гостя на нашай гостепрымной зямле...». А госць той і спраўды ўзрушаны прыездам, уздуў ды пе-ларніну: на чысоткай беларускй сказаў:

— Добры дзень, шанюнае спа-дарства! Дзякуй вам за цёплую су-стрэчку!

Парторгу аж мову заняло: тым прафесарам з Масквы аказаў-ся Мікалай Мікалаевы Улашчык, Савецкія ўлады некалі разоў

рэпрэсавалі яго, высылялі з Бе-ларусі. Аднак роднай мовы ён не цураўся — з гонарам карыстаўся ёй!»

Прыклад, згадзіцеся, варты пе-раймання! Бо гэта, яшчэ і... выгад-на. Сведчаннем таму зноў жа наша рэдакцыйная пошта.

У нас тады, — успамінае **спадарыня КУСЯНКАВА з вёскі Лучыні Рагачоўскага раёна**, — прагра-містаў не рыхтавалі, толькі ў Віль-нюсе. А Вільнюс — гэта ж Захад, гэта ж Еўропа, лічы! Таму, пера-секушы мяжу, якой, да слова, тады не было, хацелася ўсаго і адразу: паслухаць арган у Кафедральным саборы, убачыць горад з гары Ге-дыміна, выпіць кавы з цэпелінай, Нявера — Неверовым, Юркіцкі — Юркітэвічам і г.д. «Такім чы-нам маім землякоў, — піша Іван Пятровіч, — меркавалі зрабіць рускімі. І калі «па эмсеце» гэта хутчэй не ўдалося, то на форме, на жаль, так, бо толькі выпускнік Свіркага вычліпціла механізацыя, таленавіты пэзт Мар'ян Дукса не стаў Дуксо, не змяніў беларус-кае прозвішча, не выражае роду свайго!»

Есць у лісце і цікавыя развагі наконт звароту: «браты і сёстры» — гэта царкоўны, грамадзяне — мі-ліцыйска-пракурорскі, таварышы — ад гандліроў таварамі, да таго ж, з налётам не лепшага мінулага. Маккае, мілагучнае слова «пано-ве», — піша Іван Пятровіч, — але ж утворана ад слова пан... Словы спадар, спадарства — нейтраль-ныя, памяркоўныя, як і мы, бе-ларусы. Спідарамі, гаспадарамі ў нашай вёсцы велічалі людзей працаўднікоў, якія мелі свае дамы, моцныя гаспадаркі, былі руплі-вымі, ашаднамі. Так называлі і першы сноп, які ставілі ў хатах пад абразамі ў якасці абярэгу ад бяды, сімвалі дабрабыту, бо хлеб жа, осымаў галава! (Калі кавалачак хлеба, брань Божы, падаў на зямлю, мая бобуля Луцзя, — успамінае чы-тач, — падымала, здзьмухвала па пылі і, падлучыў, прамаўляла: «Прабач, спадару, Божы дару!») Таму ні ў якім разе не трэба выра-кацца гэтага слова, не трэба баяц-ца звароту, — піша Іван Пятровіч і дадае, што сам ім даўно карыс-таецца і ў ніякіх няёмкіх сітуацыі ніколі не трапляў.

без страху села. Асістэнтка досыць моцна ўзяла яе за галаву (што на-гнала проста дзікага страху, бо ў Беларусі ж так ніколі так не рабілі!). І дзе наркоз?!)

Пакуль пра яго падумала, зуб... вырвалі.

«Большай палёгі, чым у тыя хвіліны, я не перажывала, здаецца, ніколі, — прызнаецца жанчына і тут жа прызнае, — а што паспры-яла? Родная мова!».

Яна ж выратавала і **спадарыню Л. з Міншчыны**. Прычым у экстрэмальнай, можна сказаць, сітуацыі. Калі коратка — сына яна падыма-ла адна, справіла явселле (хоць нявясцку, як прызнаецца, прыняла і не адразу), стала, як водзіцца, да-памагаць — гадаваць унукаў, буда-ваць кватэру.

Менавіта ля яе дзвярэй і ад-былося тое, што адбылося: цяпер сяма ў успамінае пра гэта, можна сказаць, са смехам, а тады...

«Ад дзяцей, — піша жанчына, — я аддзяжала ў дзесяць гады на працы, маляў (я ў садку). Я сама замыкала дзверы, як раптам нехта смярдзочы навалываецца мне на плечы, заіццае рот, шыпціць: «Ключы аддай!» і руку з імі сціс-кае так!.. Ад болю ў мяне аж во-ды на лоб! Але ж розуму, дзякуй Богу, не страціла. Думаю: аддам іх, твая ключы, — і саму прыбіюць, і з кватэры усё чыста вынесуць, на нашых мазалях нажывацца бу-дучь... І ад гэтага такая злосьць уз-дуць... Але выкруцілася. З апошніх сіл як дам таму злодзею локцем у жыўот, як зараву: «За-а-араз!.. Я табе, заср., і ключы, і грошы... Усё аддам!».

Нічога падобнага ён, муціць, не чакаў (не чакаў, як я думаю, бе-ларускй мовы) — разгубіўся. І, ці паверыць, даўся ходу...

Вось так, — прызнаецца жан-чына, — мне пашчасліва вырабі-ца, абараніць і сябе, і набыткі сваіх дзяцей.

І ўжо пасля пісьма дадае: «Мо-жа, яшчэ каму-небудзь, не дай Бог, мой досвед спатрэбіцца? Надру-куюце гэтую гісторыю?»

Да ліку звяздоўных «праўдзій-ных і вясёлных» можна аднесці і наступ-ную — ад **спадара ЛІПЕНЯ з Іў-еўшычыны**.

Кажуць, што з музыкі — хлéb невядлікі, а з гуляк! — і наогул нія-кі, распавядае чытач. Аднак яны (і музкі, і гуляк) бываюць розныя. Нехта ідзе на вяселле, каб смач-на паесці, на людзей паглядзець, сябе паказаць... Нехта — каб тым самым музыкам «магі папнураў-дзьць»: то ім гэта не гэтак, то ім тое не так — адно імя зайграй, потым пята-дзясятэ...

Катэгорыю гэтых гасцей «лабу-чы» (яны ж музыкі) між сабой заву-ць «дастаеўскімі», кажуць, што калі ў кампаніі іх болей за тры — вясел-ле прапала, бо аднаго-двай яшчэ можна «нейтралізаваць»: пасляць (вядома, коўды...), напачыць...

Дык волей тое вяселле поўным ішло ходам, — успамінае спадар Ліпень (ён жа — музыка): госці елі, пілі, слухалі нашы жартачкі, дру-жна падпявалі, пакуль раптам не прагучала:

— А дайце мне мікрафон!

— Ды калі ласка! Неабачліва аддалі, бо з дынаміка на галовы музыкі тут жа пасыпаўся град папраку, а за імі — «свой рэпер-туар»: нейкія заездзаныя гісторыі (муціць, праду кажуць, што яны, як дзеці: найлепшыя — свае), спробы песьня, якія ніхто не ведаў... Ды яшчэ не па-нашаму...

Спыталі ў бяседнікаў — хос гэты такі? Высветлілася, што ж-рэцы бацька жаніха. Значыць, не пашлеш. І, падобна, не спіош, бо ён, як графік: плыску гарэлка ўліў і стаіць роўненка-роўненка — нешта чакае. Адлаведна — настрой у значнай часткі гасцей, у гаспадароў спусьца, а музыкі і наогул з жахам думваюць: што ж будзе заўтра?

Справа ў тым, што на дру-гі дзень там «прамоўчу» трэба зноўку слова даваць, бо іграючка маршы: звычайна такі, досыць папу-лярны на Гродзеншчыне, на Мін-шчыне, як спосаб «выбіць» грошай на карысць маладзёў, які адказны-шы экзамен для музыкі, бо нехта з гасцей можа заказаць «А я лягу прылыгну», а нехта і «Сёмую сім-фонію»...

Дык волей назаўтра, — распавя-дае спадар Ліпень, — прапашу я між староў трохлітровік з грашма, выконваем мы розныя замовы, ад-пучаем вершаваныя каментарыі і ўпарта (не будзіць жа ліха...) аб-мінаем той стол, дзе сядзіць «да-стаеўскі»...

Толькі нарэшце падшылі: — Што вы маладым пажадае-це? — Паланэз Агінскага! — кажа госьць.

Паланэз дык паланэз: расцяг-нуў я міжкі баяна, сыграў першую частку, у другой, да сораму, ліш-няя ноты з'явілася, а трэцію ўзусім «заваўлі» (бо яно ж кепска, калі не ведаў, а яшчэ і забіўся). Калегі мае чыраваюць ад сораму.

— Дзякуй, — нарэшце ска-заў «дастаеўскі» (па-беларуску) і сеў.

Больш за тое, потым, пры раз-ліку загадаў маладому: — Нахні хлапцам па чырвонцу. Гэта — ад мяне.

І ўжо да нас (на трасяніцы): маў-ляў, калі хочаце ведаць, я таксама тамада. Тостаў і жартаў ведаю не меней, чым вы, таму намер меў зозіцца вас, зобіць цану. Аднак за вэсцў зладжанасць, за вашу бела-рускую мову (!) гатовы дараваць усё — нават фанілу ў паланэзце! А зазядна падумаю — можа, і сам на беларускую перайду.



ШОУ ЛЕСАРУБАЎ: ТОЛЬКІ ТРЭСКІ ЛЯЦЦАЎ!



Традыцыйнае шоу лесарубаў прайшло ў сталіцы ў рамках выставы «Лесдрэўтэх-2011». У барацьбу ўступілі восем камандаў, у тым ліку ўпершыню ў гісторыю на старт выйшла моладзевая зборная Беларусі — старэйшаму з удзельнікаў толькі 25 гадоў.

Цікава, што Беларусь атрымала права правесці чэмпіянат свету сярод лесарубаў у 2012 годзе, і гэтыя спаборніцтвы ў рамках выставы сталі адным з этапаў падрыхтоўкі да сусветнага турніру.

— Там наша каманда плануе заняць першае месца, а да гэта часу мы займалі сёмае — таксама добры вынік! — дзеліцца галоўны судзя спаборніцтваў Мікалай ПАТОЦКІ. — Ужо ў канцы тыдня нашы хлопцы будуць удзельнічаць у адкрытым чэмпіянаце Літвы, і мы спадзяемся на добрыя вынікі.

Восем камандаў выконвалі практычна ўсе практыкаванні, якія ўваходзяць у праграму чэмпіяната свету, напрыклад, «тонкае пілаванне» і «сячэнне сакерай». І пераможцам становіцца ў першую чаргу не толькі той, хто хутчэйшы. Найбольш важна якасца выканаць работу.

Марына БЕГУНКОВА.
Фота аўтара.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам спатрэбіцца добрая рэакцыя, а Блізнятам самы час адпачыць у рамантычнай абстаноўцы

УАВЕН. Вы многа працавалі ў пярэдняй перыяд і на правы заслужылі паўнаважны адпачынак. Чацвер і пятніца могуць аказацца поўнымі мітуснямі: разнастайныя падзеі, якія пастаянна мяняюць адна адну, будуць патрабаваць увагі і ўдзелу, а таксама рашучасці і хуткай рэакцыі. Імкніцеся не шукаць неадкладных змен, прыслухайцеся нават да соннага галасу інтуіцыі. Перш чым штосці вымавіць, спачатку добра падумайце: у адваротным выпадку змены могуць адбыцца зусім не да лепшага. Калі вы ў змяшчэнні парыве не скажаце нешта лішняе, то можаце атрымаць добры шанс для службовага росту. Начальства можа падтрымаць вашы новыя ідэі — калі, вядома, вы зможаце зладзіць яго на такі час, які патрабуецца для іх выкладу.

ЦЯЦЕЦ. На працы, якія б намаганні вы ні прыкладалі, істотных змен пакуль не падобна. Але, нягледзячы на гэта, у вас можа з'явіцца рэальны шанс падняцца — магчыма, адразу на некалькі прыступак — на кар'ерных усходах. Можаце пасляхова вырашыць узніклыя наядуна праблемы з жыллём. Паспрабуйце быць уважлівай на стаўленні да іншых людзей і жывёл.

БЛІЗНЯТЫ. Калі ваш адпачынак пачынаецца менавіта цяпер, то лепш выбраць для яго камфортнае і максімальна адасобленае месца. Але пры гэтым галоўнае — не пазбавіць сябе рамантызму. Пакіньце яго — хоць бы кропельку. Для тых прадстаўнікоў знака, якім адпачынак пакуль не пагражае, працы будзе шмат, прычым самой што ні на ёсць разнастайнай. Таму адна з найважнейшых задач тямой — рэальна судзеі ўласныя магчымасці з аб'ёмам работы, якую неабходна выканаць. І заўважце навушны адстойваючы свае інтарсы.

РАК. Жаданне пазбавіцца ад цяжкага грузу адказнасці і збегчы ад праблем можа згуляць з вамі злы жарт. Не спяшайцеся завяршаць справы, якія, па вашым меркаванні, зусім блізка да фіналу: могуць выявіцца новыя акалічнасці, якія ў корані змяняць сітуацыю, тады ўсё дзевяццацца пераарыентаваць зноўку. Многае будзе залежаць ад начальства і аб'ёму работ. У пачатку тыдня надзейце належную увагу сяброўскім сувязям і партнёрскім адносінам. З другой паловы тыдня можа пачацца новы перыяд у працоўнай дзейнасці. Аднак гэта запатрабуе сіл, таму са звычайным павольным працоўным распардакам дзевяццацца развітацца.

ЛЕУ. Тыдзень створаны для адпачынку. Уявіце сабе такую карціну: вы атрымліваеце асалоду ад жыцця, вас напаяе спакой і радасць ад зносінаў. А для тых прадстаўнікоў знака, якім усё ж такі дзевяццацца паправацца, важна прымаць толькі абдуманыя рашэнні. Не разлічвайце на хуткае зніжэнне праблем. Хоць ёсць памочнікі, неабходна, каб стратэгія дзейнасці была распрацавана асабіста вамі. У пачатку тыдня могуць быць паспяхова праекты, звязаныя з электронікай. Пятніца — не лепшы дзень для прыняцця сур'ёзных рашэнняў.

ДЗЕВА. Не высвятляйце адносіны, не рвіцеся ў бой, адстойваючы свае прынцыпы і незалежнасць. Набырыцеся цяпершня і мудрасці, паглядзіце на свеце зноў — і, магчыма, вы ўбачыце разумны спосаб змяніць сітуацыю на сваю карысць. Калі вы не страціце душэўнай раўнавагі, то тыдзень будзе спрыяльным для працы з інфармацыяй і стане прадуктыўным у плане зносінаў. Падрыхтоўце трывалы падмурак для будучых буйных праектаў. Падумайце таксама аб стварэнні ў доме парадку і ўтульнасці.

ШАЛІ. Можаце захапіць наваколлі сваімі здольнасцямі, раскрыўшы творчы патэнцыял. Уменне слухаць і чуць плюс творчасць падараць поспех і пераможнасць. Калі для гэтага ёсць перадумовы, вы можаце удала памяншаць від дзейнасці. Пры працы з палімерамі правіце засяроджанасць і уважлівасць — гэта становіцца адб'ецца на кар'еры. Адчуеце, якую важную ролю адыгрываюць у вашым жыцці сваякі: яны дапамогуць вырашыць шматлікія праблемы.

СКАРПІЕН. Цудоўна выглядаеце — здаецца, цяпер пік вашай формы. Так што ёсць надзея, што поспех ад вас не адвернецца. У панядзелак і чацвер верагодны канструктыўныя і шматспадзеўныя дзелавыя сустрэчы. Яны, калі пашанцуе, адкрыюць прывабныя перспектывы. Павышана працаздольнасць дазволіць справіцца са шматлікімі назапашанымі справамі. Вынікі ж шмат у чым будуць залежаць ад акуртанасці. Паспрабуйце нікому не расказаць пра свае планы і задумы — канкурэнты не дрэмлюць. Прычым асабліва, як ні парадкавальна, гэта можа датычыцца асабістага жыцця.

СТРАЛЕЦ. Засяродзецца на рашэнні першачарговых задач, бо з усімі справамі адразу не справіцеся, прынамсі — без сторонняй дапамогі. Будзьце уважлівымі і не спяшайцеся: поспех толькі павялічыць колькасць працы. Паспрабуйце пазбягаць адкрытага супрацьстаяння, бо ў канфілітных узамезданні вы можаце прайграць бітву па ўсіх кірунках. Не выключана, што на гэтым тыдні перапыняцца вашы адносіны з кімсьці.

КАЗЯРОГ. Час прааналізаваць, ці тыя патрабаванні вы прад'яўляеце да сябе і навакольных. Шматлікія падзеі запатрабуюць актыўнасці і добрай рэакцыі, з'явіцца таксама выдатная магчымасць рэалізаваць творчыя здольнасці. Варта кантраляваць сваю раздражліваць і не правакаваць канфіліктаў, бо яны могуць быць занадта цяжкімі.


ВАДАЛЕЙ. Шматспадзеўны творчы тыдзень. Праўда, ён не вельмі падыходзіць для ўладкоўвання на працу. Правіце ініцыятыву і актыўнасць, тады вашы ідэі будуць прыняты і падтрыманы начальствам і калегамі. Паездкі лепш планавать на пятніцу. У нядзелю верагодна нефармальнае сустрэча, ад якой будзе залежаць бліжэйшыя падзеі ў дзелавой сферы. Сітуацыя ў гэты дзень спрыяльная і поспех практычна гарантаваны.

РЫБЫ. Неабходна засяродзіцца і планіраваць рэалізаваць хоць бы частку сваіх ідэй, прычым у першай палове тыдня. Смела абарніцеся на дапамогу сяброў. Правіце цяпершня і вытрымку — так вы шмат чаго дасягнеце. Настрой на зносіны дазволіць аднавіць згубленыя сувязі, здабыць карысныя знаёмствы. Арыгінальны падыход да справы можа спрыяць поспеху на працы.

КРЫЖАВАНКА

Вясна — маці, а лета — бацька.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.



Па гарызанталі: 1. Бог жывёлагадоўлі і багацця, які некалі быў вельмі шанаваны на Беларусі. 4. Вясну хваляць за дажджы і ..., а лета — за снапы і вазы (прык.). 8. ... Вяснавы, апынку земляроба. Прысвятак беларускага народнага календара, які адзначаўся 21 мая. «На ... каласок, а на Пятра піражок» (прык.). 9. Бывае май, што коням ... дай, а сам на печ уцякай (прык.). 10. Прысвятак, які беларусы-католікі адзначалі 29 мая. «... — вяды па калена» (прык.). 13. Як на Пакровы дождж, так на Юр'е (6-га мая) ... (прык.). 14. Майская ... галоднага корміць (прык.). 17. Шматгадовая баглотная расліна. 18. Забава, задавальненне. 20. Воук не паству, а казёл не ... (прык.). 24. «Барыс і Глеб сеюць ...» (прык.). Прысвятак у гонар гэтых святых адзначаўся 15 мая, калі пачыналі сябу яравых. 25. «На святы Антоній сей ... для коней» (прык.). Прысвятак адзначаўся 19 мая. 26. Прысвятак, які прыходзіцца на 24-е мая. «Мокра на ... — і лета не прасушыць» (прык.). 27. Прысвятак, які адзначаўся беларускімі католікамі 22 мая. «Сей лён на ..., будзе кашуля па калена» (прык.).

Па вертыкалі: 2. Рыбалоўны кручок з трыма зубцамі (разм.). 3. Як у май ..., то падцягвай бруха (прык.). 4. Адна з беларускіх назваў Млечнага шляху. 5. Кветкі на раслінах і дрэвах у перыяд цвіцення. 6. ... Вяснавы. Прысвятак, які праваслаўныя беларусы адзначалі 22 мая. «Юры з расой, а ... з сяўбой (прык.). 7. Прылада, якой таўчучы што-небудзь, выкарыстоўвалася ў земляробчай магіі: з дапамогай ... садзілі агуркі, клалі калы морквы. 11. Пучок раслін з лісцем, кветкамі ці пладамі. 12. ... ці Красная Горка. Свята вясны, якое сёлета прыходзіцца на 10 мая. У гэты дзень спраўлялі вяселлі, сватаілі. 15. Працяглая адсутнасць дажджоў. Каб не вылікаць яе, нікому нічога не пазычалі ў дні пачатку ворува, ускупвання градак. 16. Баба без мужа, як ... без каня (прык.). 19. Вясна — маці, а ... — бацька (прык.). 21. Кладзі ... густа — не будзе ў свірні пушта (прык.). 22. Ападкі ў выглядзе вельмі дробных кропелек дажджу. 23. Царкоўны ... Гук, які ўтвараецца ўдарным інструментам. Лічыцца, што на Валкідзень ад яго абуджаюцца пасля зімы пчолы, пачынаюць спяваць птушкі.

Адгаворы на крыжаванку:

1. Ба. 2. Рыб. 3. Як. 4. Млеч. 5. Квет. 6. Вес. 7. Юр. 8. Вес. 9. Май. 10. Пят. 11. Пуч. 12. Квет. 13. Як. 14. Май. 15. Даж. 16. Баба. 17. Шмат. 18. Забава. 19. Вясна. 20. Воук. 21. Кладзі. 22. Ападкі. 23. Царкоўны. 24. Барыс. 25. Антоній. 26. Пят. 27. Кручок.

СЕННЯ

Месяц Поўня 17 мая. Месяц у сусор'і Шалляў.

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 5.10	21.03	15.53
Віцебск — 4.53	20.59	16.06
Магілёў — 5.00	20.53	15.53
Гомель — 5.03	20.43	15.40
Гродна — 5.26	21.17	15.51
Брэст — 5.33	21.11	15.38

Імяніны

Пр. Ніны, Тамары, Ерамея, Ігната, Яфіма.
К. Марыі, Юстыны, Баніфата, Віктара, Мацея, Міхала.



НАДВОР'Е на заўтра

Віцебск 745мм р.м.с.с. +18...-12°C
Мінск 730мм р.м.с.с. +7...+9°C
Магілёў 744мм р.м.с.с. +7...+9°C
Гродна 745мм р.м.с.с. +6...+8°C
Брэст 744мм р.м.с.с. +8...+11°C
Гомель 749мм р.м.с.с. +8...+11°C

Сусветны дзень барацьбы з пептараніяй.

1736 год заснавана Слуцкая мануфактура шаўковых паясоў, якая дзейнічала да 1844 года. Належала князю Радзівілам. У 1760-я гады да яе далучана Нясвіжская персярня. За год тут выраблялася да 200 паясоў, акрамя таго, выпускалі шаўковыя пакрывалы, залатыя і сярэбраныя галункі, падыякі, ленты, габелены, дываны.

1955 год — у Варшаве быў падпісаны Дагавор аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе паміж еўрапейскімі сацыялістычнымі дзяржавамі — Варшаўскі Дагавор. Арганізацыя дзейнічала да 1 ліпеня 1991 года.

«Уціця добрай славы важыць болы, чым фунт золата».
Мігель дэ Сервантэс Сааведра (1547—1616), іспанскі пісьменнік.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАРАДЫ БЫВАЛАХ

Каб шашлык удаўся

Для таго, каб шашлык быў не толькі смачным, але і карысным, неабходна памятаць наступнае:

- Не выкарыстоўвайце для шашлык дровы з іглічных парод дрэў, а таксама калены, ашляшчаны, ясныя і талопі, бо гэта не толькі можа пагоршыць яго смак, але і напоўніць мяса канцэрагенамі. Лепш узяць бярозу, ліпу, дуб і ўсе пароды пладоўых дрэў. Дровы павінны быць сухімі, але не тухлячымі або гнілымі.
- Не карыстайцеся для распалявання хімічнымі рэчывамі (напрыклад, бензінам, газай і г.д.).
- Лепш за ўсё выкарыстаць металічныя шампуркі, але калі яны драўляныя, то іх неабходна папярэдне вымачыць у вадзе.
- Насаджваць мяса на шампуркі трэба ўздоўж валокнаў. Кавалкі не павінны зваіцца.
- Падчас прыгатавання мяса і вуглі трэба апырскваць вадой, віном або марынадам, каб збыць невялікія язычкі польмя.
- Не перасушыце мяса, часцей правярайце яго гатоўнасць. Як толькі сок на зрэзе стане празрыстым — мяса гатова.

РАПАТАМ СПАТРЭБІЦА

Зубная паста адчысціць не толькі зубы

Зубныя пасты ўтрымліваюць кальцый, фтарыд натрыю і антымікробныя прэпараты для прадукцыйнага росту бактэрый. Такім чынам, дзякуючы свайму складу зубная паста можа быць выкарыстана не толькі для асабістай гігіены, але і для іншых мэт.

ВОСЬ НЕКАТОРЫЯ З ІХ:

- Для выдалення непрыемных пахуў**
Калі ў вас на кухні ёсць каштрукі з пахам ежы, памыйце іх губкай, з нанесенай на яе зубной пастай. Калі пах захоўваецца, пакіньце іх на працягу некалькіх хвілін у гарачай вады з дабаўленнем зубной пасты.
- Для выдалення плям**
Зубная паста спатрэбіцца для выдалення плям з адзення і дываноў. Пажадана выкарыстаць простую белую зубную пасту, каб яна не пакаліла слядоў. Нанясце пасту на пляму і пратрыце ачухай або губкай.
- Для ачысткі абутку**
Калі ў вас ёсць беляныя скураныя і вельмі брудныя красуючкі, вы можаце іх пачысціць з дапамогай зубной пасты. Нанясце невялікую колькасць зубной пасты на абутак і старанна ачысціце з дапамогай шоткі.
- Для выдалення алоўчых надпісаў, малюнкаў**
Калі вашы дзеці намалявалі на сцяне каларовымі алоўкамі, вы зможаце выдаліць малюнак з дапамогай зубной пасты. Пакладзіце трохі зубной пасты на вільготную ачуху і пратрыце ёю сцяну. Сляды алоўка будзюць знішчыць на вачах.
- Для надання блыску**
Калі ў вас ёсць талеркі або сярэбраныя ювелірныя вырабы, якія страцілі яркасць, ачысціце іх з дапамогай зубной пасты. Пасля таго, як вы працерлі гэтыя прадметы зубной пастай, пакіньце іх на ўсю ноч і на наступны дзень прамыйце цёплай вадой.
- Для ачысткі прас**
Калі ў вас ёсць стары прас, у якога прыгарзела рабочая паверхня, ачысціце яго можна мяккай тканай, змочанай у зубной пасте. Пасля выдалення плямы, пратрыце прас сухой чыстай ачухай.

ХАТНЯЯ ЦЫРУЛЬНЯ

Прычоска для дзяўчынак

Пры выбары прычоскі для дзяўчыны важным крытэрам з'яўляецца не даўгавачнасць. Гэта вельмі важна для маленькіх непасед. Каму хочацца бацьчы пад канец свята лахудры?

Паспрабуйце такую прычоску з косак. Яна добра трымаецца і не раскідываецца. Рабіце яе прасцей, чым здаецца на першы погляд, і выглядае яна цудоўна. Дзяўчыныкі з такой прычоскай будуць самімі стыльнымі і элагантнымі.

-2750-

Дзве даты

Цытата дня:

ФЭН-ШУЙ ГАРАСКОП

Нядзеля, 15 мая
Гэта дзень свят, задавальнення і адпачынку. Можна займацца перадачай і атрымнаннем інфармацыі, любімымі відамі асабістай творчасці. Паспех прынясе сацыяльна актыўнасць і арганізацыя грамадскіх мерапрыемстваў.

Панядзелак, 16 мая
Дзень спрыяльнай для прадрямальніцкай дзейнасці, менеджменту, гандлёвых аперацый. Небудзьце якасныя, дыскусійныя рэчы, якія спрыяюць адвучэнню стабільнасці.

Аўторак, 17 мая
Дзень спрыяльнай для бізнесу, навучання, пасрэднай дзейнасці. Можна будаваць планы, пачынаць новыя справы, але не удаліцеся ад дома. Пакуль адкаліце далёкія паездкі, камандзіроўкі і наведванне доктара.

Серада, 18 мая
Па магчымасці адкаліце высветленне юрыдычных пытанняў і пачатак судовых разглядаў. Пры

жаданні ачысціць адносіны ад перашкод, круіду, абытанні знайдзіце час пераарыентавацца, пазбавіцеся ад старых і непатрэбных.

Чацвер, 19 мая
Можна займацца любімымі відамі дзейнасці, прымаць удзел у адкрытых мерапрыемствах, запуская новыя праекты. Кантраляваць расходи, фінансавыя пытанні і забяспечце захаваць сваім зберажэнням.

Пятніца, 20 мая
Дазвольце сітуацыі развівацца самастойна, без вавай ініцыятывы. Расслабцеся, атрымлівайце задавальненне і адпачывайце. Добры час для каханья.

Субота, 21 мая
Гэты дзень добры для рыбнай лоўлі і пакарання злачынцаў. Астатнія справы недарачныя. Займайцеся бачнымі справамі і вырашайце пытанні па меры неабходнасці. Лепш не рызыкаваць, не парушаць закон і агульнапрынятыя нормы.

САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ

Для прыгожых пазногцяў

Часам пазногці губляюць сваю моц і пачынаюць расшывацца. Прычын, якія выклікаюць гэты дэфект, даволі шмат. Аднак сярод найбольш частых можна адзначыць разбуральнае ўздзеянне лаку, парушэнне харчавання і ўздзеянне на рукі бытавых мыйных сродкаў. Даволі часта, змяніўшы лак або на час адфарбоўшыся ад афарбоўкі пазногцяў, можна пазбавіцца ад гэтай праблемы. Часам для таго, каб пазногці перасталі расшывацца, неабходна падабраць комплекс вітамінаў альбо мыць посуд у гумовых пальчатках.

Але нават выветліўшы і выключыўшы прычыны, нельга чакаць хуткага аднаўлення пазногцяў. Ім неабходна дапамагчы. Для гэтага можна выкарыстаць сродкі супраць расшывання пазногцяў: некалькі разоў на тыдзень рабіць ванначкі для рук, дадаўшы ў ваду наступны састаў (у разліку на адзін літр): 5 кропель спіртавога раствору ёду і сталовую лыжку солі. Добра размяшчайце соль у цёплай вадзе неабходна трымаць у ёй рукі 5—10 хвілін, падліваючы гарачую ваду па меры астывання раствору. Напрыканцы рукі неабходна апаласціць цёплай вадой, старанна выцерці рукі і нанесці пажыўны крем.

Добрым эфектам валодае лімонная «ванначка». Лімон разразаюць на дзве роўныя часткі і гаскуюць у мяккае канчыкі пальцаў. Працягваюць гэтай працэдуры не больш за 5 хвілін. Праводзіць яе неабходна раз у 10 дзён.

-2751-

Усімкінемея

Дыялогі ў сёўце.

— Як лепш прыгатаваць перапельку?
— А колькі іх у цябе?
— Адна.
— Адад тату, ён разбярэцца...

Элі — Страшыду:
— А як жа ты можаш размаўляць, калі ў цябе няма мазгоў?
— Тыя, у каго няма мазгоў, вельмі любяць размаўляць.

Шкалад здабываюць з каваа-бабуй, бабы — гародніна. Цукар здабываюць з цукровага бурка, бурак — гародніна. Такім чынам, шкаладка таксама гародніна, а гародніна карысная для здароўя!

Жанчыны нейкія дзіўныя, ім недаступныя простыя чалавечыя радасці: доўгай каманды, ліва пасля працы ці рыбалка з сябрамі...

Дарагая дачушка, нявестка, маці, шануюна суседка, шчыра і абаяльна **Святлана Андрэўна ШПЛЕСКАЯ** са Слуцка! Прыміце ў дзень нараджэння найлепшы пажаданні сямейнага дабрабуту, павагі ад блізкіх і родных. Зычым здароўя, плённай працы у медыцыне! Прадуюце аддана і заставайцеся такой, якой мы Вас ведаем.

Ваши родныя і Новік Т. Дарагага любяга сынчочка **Васіля Васільева Міхайлоўскага** з г. Жодзіна вінушу з 50-гадовым юбілеем. Моцнага здароўя, сямейнага дабрабуту і ўсіх зямных даброт. **Матуля, В. Такаўшчына, уся сям'я Міхайлоўскіх з г. Жодзіна і сям'я Коўзан з в. Сяідна.**

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрукана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.380. Індэкс 63850. Зак. № 2266. Нумар падпісанні ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 мая 2011 года.